

Бел

63 64 2402 6 ₽



ПРЫВІТАННЕ
ЖСАНЧЫНАМ-
БАРАЦЬБІТАМ
ЗА МІР!

РАБОТНІЦА
І СЯЛЯНКА

№ 6 ЧЭРВЕНЬ 1963
+ приломн.



Г. Каржоў. «Інтэрнацыянал».

ГІМН ПРАЛЕТАРЫЯ

(Да 75-годдзя з дня першага харавога выканання «Інтэрнацыянала»)

Паглядзіце на карціну, якую мастак

Г. Каржоў называў «Інтэрнацыянал». ...Поле бою. Забіты сцяганосец, але сцяг падхоплен байцом. Сцяг, пад якім здабывалася цяжкая перамога арміі рабочых і сялян. І вось над полем бою лунае чырвоны сцяг і лъюцца гукі пралетарскага гімна. Здаецца, чуваць, як выводзіць трубач: «Это есть наш последний и решительный бой». Нясуцца гукі «Інтэрнацыянала» і заклікаюць, узімаюць жывых да барацьбы.

«Інтэрнацыянал» — міжнародны пралетарскі гімн і партыйны гімн Камуністычнай партыі Савецкага Союза.

Словы гэтага прызыўнога пафаснага гімна напісаны французскім паэтам-камунарам Э. Пац'е і ўпершыню былі надрукаваны ў яго зборніку «Рэвалюцыйныя песні» у 1887 годзе. А праз год кампазітар П. Дэгейтар паклаў тэкст «Інтэрнацыянала» на музыку. І ў чэрвені таго ж года гімн упершыню прагучай у харовым выкананні рабочых Лілія.

Мінула 75 год з таго дня — «Інтэрнацыянал» стаў міжнародным, баявым пралетарскім гімнам. Ён перакладзен на многія мовы свету. Ні адна песня, ні адзін гімн за ёсць гісторыю чалавечства не атрымаў такога шырокага распаўсюджання сярод народных мас усяго свету, як «Інтэрнацыянал».

Ён гучыць як заклік да класавай згуртаванасці міжнароднага пралетарыяту — непрымылага барацьбы за зваржэнне капиталізму, за перамогу новага, камуністычнага грамадства.

У Расіі «Інтэрнацыянал» пачаў распаўсюджвацца ў першыя гады дваццатага стагоддзя, нягледзячы на забарону яго царскім урадам. Пераклад «Інтэрнацыянала» на рускую мову належыць А. Я. Коцу (Даніну). Упершыню быў надрукаваны ў рускім часопісе «Листкі жизни», які выдаваўся за граніцай. А ў 1906 г. музыка «Інтэрнацыянала» была апублікавана ў Расіі ў зборніку рэвалюцыйных песень.

Пасля перамогі Каstryчніцкай рэвалюцыі «Інтэрнацыянал» стаў гімнам нашай Савецкай дзяржавы. У ім зменен толькі адзін радок. Раней рабочыя спявалі: «Это будет последний и решительный бой». У каstryчніку 1917 года гэты бой з сусветным імперыялізмам пачаўся. Таму радок гімна загучай так: «Это есть наш последний и решительный бой».

З «Інтэрнацыяналам» наш народ адстайваў заваёвы Каstryчніка ў гады Вялікай Айчыннай вайны. З 1944 года «Інтэрнацыянал» стаў гімнам Камуністычнай партыі Савецкага Союза.

Пралетары ўсіх краін, ўяднайцеся!

РАБОТНІЦА № 6 І СЯЛЯНКА

ВЫДАННЕ ЦК КП
БЕЛАРУСІ

ЧЭРВЕНЬ,
1963

ГОД ВЫДАННЯ ТРЫЦЦАЦЬ ДЗЕВЯТЫ

63. 64. 2402

ЛЮДЗІ! КВЕТКАМІ ЛЕПЕЙ ПЛАНЕТУ ЗАСЕЙЦЕ...

«Прыйдзе дзень, калі сучаснае стане мінульм, калі будуць гаварыць пра вялікі час і безыменных герояў, якія тварылі гісторыю. Я хацеў бы, каб усе ведалі, што не было безыменных герояў, а былі людзі, якія мелі сваё імя, сваё аблічча, свае спадзяванні і надзеі... Няхай жа гэтыя людзі будуць заўсёды блізкія вам, як сябры, як родныя, як вы самі».

Гэтыя слова належыць нацыянальному герою Чэхаславакіі Юлісу Фучыку. Ён спяшаўся запісаць іх на абрывку паперы ўсяго за некалькі гадзін да таго, «як усё будзе скончана»... Ён пакінуў іх як пагяджанне, як наказ жывым за некалькі гадзін да таго, як вусны яго ўсклікнулі ў апошні раз:

«Людзі, я любіў вас, будзьце пільнымі!»

Мы, тысячы ахвар — жывыи людскі касцёр,
Надзей сатлелы цвет, асыпаны на жвір,—
Звяртаемся да вас, братоў сваіх, сяsciёр:
Змагайцеся за мір, вартуйце пільна мір...

Спініся і прыслушайся да гэтага закліку, падарожнік,— хто б ты ні быў, адкуль бы ты ні прыйшоў. Спініся і прыслушайся: яны патрабуюць! І маюць права патрабаваць ад нас, жывых, яны — тысячы ні ў чым не вінаватых ахвар, — маленъкіх дзяцей, пяшчотных матаў, бездапаможных старых...

Не абміні, падарожнік, гэты вокліч на камені, спініся перад абеліскам, што стаіць у полі на ўзгорку на Марілёўскай шашы, за дзесяць кіламетраў ад Мінска. Гэта Трасцянец. Гэта тыя жудасныя могілкі на нашай шматлакутнай беларускай зямлі, дзе людзей палілі жывымі. Палілі нелюдзі з абліччам людзей...

Прайшлі гады — амаль ужо два дзесяцігоддзі з дня нашай перамогі над фашизмам — і зялёнай муравой зараслі безыменныя могілкі. Абыспаліся і зраўняліся з зямлём салдацкія акопы, заржавелі каскі. Не зраўняліся толькі крывавыя барозны, пакінутыя вайной у сэрцах матаў. Ды яшчэ глыбейшымі сталі маршчыны на тварах удоў, што без бацькоў пагадавалі сыноў і зноў — сыноў ужо — аддалі ў салдаты.

Прыслушайся, падарожнік, да голасу, што нясецца з беларускага Трасцянца: «Змагайцеся за мір, вартуйце пільна мір!»

Прыслушайся і зрабі ўсё, што толькі ты здолееш, каб удовіны сыны, што пайшлі ў салдаты, вярнуліся на свае вяселлі. Каб не лілася людская кроў. Каб ніколі больш не гарэла зямля. Каб не задыхаліся ад дыму дрэвы...

Людзі, не сейце варожасць на свеце.

Кветкамі лепей планету засейце!..



На Віцебшчыне адбылося свята вясны.
Да позняга вечара гучалі музыка, звонкія песні.
Фота У. Лупейкі.

Сейце, людзі, кветкі на зямлі! Саджайце сады! Спявайце калыханкі немаўлятам! Будзьце шчаслівымі!

І вось, каб захаваць гэта шчасце для чалавечтва, у чэрвені ў сталіцы нашай Радзімы — Маскве збярэзца Сусветны кангрэс жанчын. На кангрэс з'едуцца дэлегаты з усіх краін свету. Прыедуць жанчыны — і тыя, хто перажыў жахі другой сусветнай вайны, і тыя, хто вядзе зараз настонную барацьбу, каб адхіліць прывід новай крывавай бойні, якою пагражаютъ све-

ту імперыялісты...

Кангрэс збярэзца ў Маскве. Да яго рыхтуюцца ўсе савецкія людзі. Любоўна, з клопатам рыхтуюцца сувеніры для гасцей, памятныя падарункі, песні ад сэрца, танцы ад душы... Нашым гасцям — барацьбітам за мір — будзь гасцінна адчынены не толькі нашы дзвёры, а і нашы сэрцы.

На кангрэсе жанчын у Маскве з новай сілай прагучыць непахіснае «не быць!» Не быць вайне...

На кангрэсе будзьте прысутнічаць і жанчыны Беларусі. Яны ўспомніць, якія жахі перанёс наш беларускі народ. Яны раскажуць, як мужна змагаліся нашы жанчыны, як беззапаветна ішлі яны ў бой і на смерць за шчасце Радзімы.

Няхай кожны ведае аб нашым нядайным мінульм, аб гадах вялікай барацьбы савецкіх людзей супраць фашистскіх акупантав. Гэтыя гады былі для ўсіх нас, савецкіх людзей, самай адказнай школай выпрабавання. Час выпрабоўваў маральныя і фізічныя сілы і адначасова гартаўваў людзей. І таму з такай сардэчнай узрушенасцю ўспамінаем мы нашых спадарожнікаў ваенных гадоў. Адны з іх і сёння яшчэ цвёрда і ўпэўнена крочаць па абноўленай зямлі і сёння яшчэ не выпускаюць з рук і высока нясуць сцяг мірных перамог. Другія ж — мы свята ўшаноўваем іх памяць — не вярнуліся дадому з ваенных дарог, яны мужна аддалі сваё жыццё за родную зямлю...

Бараніць яе савецкія людзі пэйшлі, адараўшыся ад мірных спраў, ад родных сем'яў, ад усяго, што было люба і бязмежна дорага сэрцу.

У першы ж дзень вайны чорная хмара засланіла неба, засланіла ад людзей іх шчасце і радасць. Палаў ахоплены пажарам заходні край Радзімы. Мірная савецкая зямля стагнала ад уласных і людскіх ран. Смерць і жудасць крочылі следам, іх страшэнны подых людзі адчуvalі ўсюды... І тады над нашай зямлём прагучай заклік:

«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой черною,
С проклятою ордой».

І на гэты заклік, узяўшы зброю ў рукі, устаў уесь савецкі народ.

Больш 100 юнакоў і дзяўчат займаюцца прырэспубліканскім радыёклубе ДТСААФ. На здымку: занятіі ў радыёкласе. На пярэднім плане — тэлімікта завода зборнага жалезабетону Зоя Цислян (генрава), намотчыца радыёзборнага завода Маргарыта Шынгарова і зборчыца га

дзіннікаўага завода Марына Краснагіра.

Фота І. Змітровіча.



Вось гаворыць праслаўленая беларуская партызанка Герой Савецкага Саюза Марыя Осіпава: «Я ўспамінаю маіх лепшых сяброў па партызанскіх спраўах тых гадоў і як цяпер бачу вочы іх, поўныя агню і помсты ворагу і быццам зараз чую біцце іх мужчынскіх сэрцаў. Не аб узнагародах і смерці думалі яны, часам ідуучы на верную смерць. Вера ў перамогу надавала ім сілы, вера ў тое, што за плячымі ў кожнага стаяць тысячи людзей, гатовых замяніць іх. І таму самыя смелыя, самыя герайчныя ўчынкі асобных людзей былі подзвігам, былі герайзмам не адзінак, а ўсяго народа».

На свяшчэнную барацьбу з ворагам узняўся ўесь беларускі народ. Поплеч з мужчынамі, са зброяй у руках пайшлі бараціць свабоду і незалежнасць Радзімы і жанчыны Беларусі. Толькі ў радах шматтысячнай арміі партызан было звыш 50 тысяч жанчын. Мужна, насмерць стаялі яны ў барацьбе



Цесная дружба юнае хлебаробаў Ашмянскага і Вільнюснага раёнаў. Суседзі братніх рэспублік спаборнічаюць паміж сабой. Сябруюць паміж сабой і дзеци хлебаробаў. Нядайна адбылася ўёлічная супстрэча вучняў школ Ашмянскага раёна і Медніцкага вясэмігодні Вільнюснага раёна.

Фота А. Радзішэўскага.

з фашысцкімі захопнікамі. Стойка, нароўні з мужчынамі, падзялялі яны ўсе выпрабаванні і нягоды ляснога партызанскага жыцця. Разам з мужчынамі хадзілі яны ў засады і на разведку, разам з мужчынамі падрывалі чыгуначныя пуці і масты, пускалі пад адхон цэлья эшалоны жывой сілы і тэхнікі праціўніка. Подзвіг жанчын Савецкай Беларусі — удзельніц Вялікай Айчыннай вайны — высока ацэнены нашай партыяй і ўрадам. Восем тысяч жанчын-беларусак узнагароджаны ордэнамі і медалямі Савецкага Саюза.

А Марыі Осіпавай, Алене Мазанік, Надзеі Траян, Ганне Маслоўскай, Алене Стэмпкоўскай і Алене Колесавай прысвоена высокое званне Героя Савецкага Саюза.

Гэта ганароное званне прысвоена пасля вайны яшчэ некалькім жанчынам: Веры Харужай, Фрузе Зяньковай, Зінаідзе Тусналобавай. Гэта яна, Зіна Тусналобава, пад кулямі і снарадамі вынесла з поля бою дзесяткі савецкіх байцоў і афіцэраў. Гэта яна ў 23 гады засталася без ног і з пакалечнымі рукамі... і не зламалася. І сёння ў першых радах барацьбітой за мір ідзе гэта мужчына з самых мужчынскіх жанчын — клапатлівая маці, жонка, актыўны грамадскі дзеяч.

А колькі іх, славных і бясстрашных, а сёння ціплых і непрыкметных, працуе на самых розных участках нашага жыцця.

Год назад рэдакцыя «Работніцы і сялянкі» арганізавала супстрэчу жанчын — удзельніц Вялікай Айчыннай вайны. На гэту сябровую супстрэчу сабраліся праслаўленыя партызанкі, быўшыя воіны Савецкай Арміі, медыцынскія работнікі, сувязісткі, зенітчыцы. Сабраліся старыя сябровікі-аднапалачанкі, а таксама і тыя, што не ведалі адна другую, аднак усё роўна былі адданымі таварышамі па барацьбе, па зброе... Ідуць гады. Сівеюць і губляюць бліск некалі чорныя і залатыя дзявочыя косы. Прыгінаюцца некалі стройныя постаці... Толькі сэрцы паднімаюцца б'юцца горача і няўрымліва, ды позіркі вачэй, натхнёныя супстрэчай, гэткія ж, як некалі, маладыя, бліскучыя.

Выступала на гэтай супстрэчы Аляксандра Нікіфараўна Захараўа — былы камісар партызанскай брыгады № 225, што дзеялічала на Рагачоўшчыне.

— Колькі часу праішло,— успамінала яна,— але мы, савецкія людзі, ніколі не забудзем зверстваў гітлераўскіх галаварэз-зяў. Хіба можна забыць такое? Восенню 1943 года мы атрымалі трывожны сігнал, што гітлераўцы акружылі вёску Фалічы. Пакуль мы прыйшлі туды, фашисты паспелі ўжо закончыць свою звярынную справу. Вёску спалілі. Людзей пабілі. У канцы вёскі была выканана велізарная яма. Яна ўся была набіта трупамі... і калі мы падышлі да ямы, то пачулі з глыбіні плач дзіцяці... Мы раскапалі яму, паднялі трупы і дасталі дзіця. Яно было ўсё акрываўленае. Мы яго ўзялі да сябе. Яно амаль суткі нічога не ела. Мы давалі яму і піць і есці, але яно не брала. І толькі вечарам папрасіла «касі» (каши)... Астатніх дзіцяці фашисты пакідалі жывымі ў калодзеж...

Была на гэтай супстрэчы Арыядна Казей, настаўніца 28-й мінскай сярэдняй школы, сястра вядомага героя-піянеры Марату Казею. Арыядна Іванаўна не выступала. Не магла. Балела сэрца. Балелі старыя раны. У яе вайна забрала маці, забрала брата. Яе вайна пакінула ў 21 год без ног...

Арыядна Іванаўна Казей была ўдзельніцай канферэнцыі савецкай грамадскасці па разбрэенню ў Маскве.

— У калоннай зале Дома саюзаў, дзе адбывалася канферэнцыя,— расказвала яна, вярнуўшыся дадому,— я звярнула ўвагу на дзве лічбы. За апошнія 5554 гады жыцця чалавецтва на зямлі адбылося 14513 войн. Вы разумееце — гэта большым дзве вайны на год...

Лёгка зразумець, чаму ўразілі гэтыя дзве лічбы яе, жанчыну такай мірнай прафесіі, як настаўніца. Называючы іх, Арыядна Казей думала не пра вайну. Думкі і клопаты яе былі пра мір на зямлі.

І гэта яшчэ таму, што ніхто так, як жанчына, не адчувае ўсёй глыбіні значэння і сэнсу сябога слова «мір». У жанчын — і сыны, і мужы, і бацькі, і браты. І ўсе яны любімая і дарагая, як толькі можа быць дарагое і любімае людзям жыццё. Вось чаму так ненавідзяць вайну жанчыны.

Всех, кого взяла война,
Каждого солдата,
Провожала хоть одна
Женщина когда-то...

Мужчыны памятаюць гэта. Яны не забылі ні гэтих вершаў, ні того часу, калі яны былі напісаны паэтам. Жанчыны праводзілі... Толькі не ўсе, каго праводзілі жанчыны, вярнуліся дадому. І сёння яц'я плачуць асірацеляя маткі, чые сыны палеглі на вайне. І сёння яшчэ сняць сваю маладосць без пары пасівельня ўдовы. І толькі дзеци, тыя, якіх вайна застала ў калысках, толькі яны не памятаюць і не ведаюць сваіх бацькоў...

«Ніколі не забудзем» — такую мужскую книгу крывёю ўласных сэрцаў напісалі беларускія дзеци, тыя, каму суджана было ў вайну ўратавацца, было суджана вырвацца з крыважэрных лап смерці. Гэту книгу нельга чытаць без хвалявання і слёз. Яна перакладзена на многа моваў. На подзвігах і на пакутах беларускіх дзіцяці у гады Айчыннай вайны выхоўваецца новае пакаленне паслявенных арлянят.

Калона за калонай, атрад за атрадам, у шолауху і гомане святочных сцягоў праходзяць яны, наша змена, наша падмога, наша вялікая надзея, па вуліцах і плошчах першага чэрвеня — у Міжнародны дзень абароны дзіцяці. Некалькі год усёгда спатрэбіца для таго, каб падраслі яны і широка ўзмахнулі падужэльныя крыламі: І каб яны хутчэй дужэлі, для іх у нашай краіне робіца ўсё. Выдатныя школьнія будынкі, цудоўныя палацы піянераў, санаторыі, тэатры — усё для дзіцяці, усё дзеям. І ўсё гэта па запаветах самага чалавечнага з людзей — вялікага Леніна.

...Прайшло ўжо колькі год, як 1 чэрвень на ўсёй нашай планете стала адметным і незвычайнім днём. Міжнародны дзень абароны дзіцяці для нас, дарослых людзей — гэта сардэчнае хваляванне і клопат, як уберагчы бесклапотны смех дзіцяці, як абараніць бясхмарную радасць іх маленства ад вайны... «Вайна» — людзі ніяк яшчэ не могуць выкрасліць са свайго лексікона гэта бязлітаснае слова. Яно паўзе па зямлі чорнай гадзюкай і сваім смяротным ядам атручвае жывую чалавечную радасць.

Дзеци народжаны для шчасця. І той, хто ўзнімае руку на іх святое права, — злачынца тройчы. Чалавецтва не забыла і не даравала гітлераўскім людаедам ніводнай кроплі дзіцячай крыві, «атрыманай» у іх жудасных лабараторыях для салдат фюрэра... Чалавецтва не забыла і ніколі не даруе злачынцам Нагасакі і Хірасімы.

Дзеци не павінны ведаць жахаў вайны! Дзеци павінны расці ў радасці і шчасці!

Гэтыя слова зноў і зноў прагучаць у Маскве на Сусветным кангрэсе жанчын. Зноў і зноў ўскалыхнуць яны ўсю нашу планету магутнай хваляй.

І няхай баяцца гэтай хвалі тыя, хто забыў, чым канчаюцца вайны...

КАМУНІСТЫЧНАЯ

УЖЫЦЦІ так многа дзівоснага, раснага. Не паспее сысці снег, а ўжо цягнуцца да сонейка пралескі, усміхаючыся свету сваім чыстымі сінімі-сінімі вочкамі.

Ці — усход сонца! Колькі ні наглядаеш яго, столькі не перастаеш захапляца гэтым цудам. Мора фарбаў, мора святла залівае зямлю, а ты стаіш здзіўлены і забываешся аб усім на свеце. І хochaцца растварыца ў гэтай прыгажосці ці, наадварот, — усю яе ўвабраць у сябе, ды так і ісці ў жыццё з гэтым чароўным адчуваннем харства.

І ўсё-такі ні з чым не парашунаць светлае пачуццё, якое нараджаецца ад сустрэчы з харством душы чалавечай. Здареца ж у кожнага — зваліца на цябе бяды, а разам з ёю, — ад адчаю напэўна, — прыйдзе недарэчная думка: «А каму, маўляў, да цябе справа, кожны ж сваім заняты». Замкненца чалавек ды ўшчэ і «дроў наломіць».

І як добра, калі ёсьць у цябе сапраўдныя сябры. Яны ўсё зразумеюць. Яны падтрымаюць, памогуць. Асцярожна, так-тоўна. А калі не твая праўда, скажуць табе аб гэтым прама, адкрыта.

Сэрца тваё пачне адтайваць, і ты ўжо цягнешся да людзей, да сонца, як тая вясновая сінявокая кветка. Пройдзе ўшчэ крыху часу, і ты, удзячны блізкім людзям, станеш больш моцным, больш упэўненым у сабе. Цяпер ты ўжо саромеешся думак аб сваім адзіноцтве: яны ж зневажальныя для тых, хто дзеля цябе забывае часам і пра сябе. І хochaцца быць вартым іх дабраты...

Ксенія Чулянкова, высокая, чарньявая прадзільшчыца, не давала спуску нікому. Язык — як тая брытва. І калі б дзеля справы ён у ход ішоў! Але ж Ксенія кідалася ў атаку з-за спартыўнага, як кажуць, інтэрэсу.

— Дурніца, чаго ты на свае сухія руکі мае пальчаткі нацягнула! — накідвалася яна раптам на ні ў чым не вінаватую за-

ліушчыцу, не знаходзячи адразу сваю «спецмаэмасць».

А то плёткі пусціц па цеху: «Ведаеш, той з гэтай тайком сустракаецца, мне адна цётка казала...»

І кіне камяк бруду ў чалавека, так, між іншым.

Угаворвалі, саромілі Ксенію: ну, наўшта табе гэта? Заліушчыца яна выдатная, рукі залатыя. Толькі дзіву даешся, як спрытна снуюць яны пры запраўцы прадзільнай машыны. А ўслед за імі бяжыць белы штыршок — нітачка віскознага, штучнага шоўку, танюсенькая, як павуцінка. І вось яна ўжо накручваецца на вялікую шпулю, якую тут называюць кулічом.

За ўмельства Ксеніі адной з першых прысвойлі званне ўдарніцы камуністычнай працы.

Ведалі ў змене і аб Ксеніных сямейных справах — муж любіць выпіць, паскандаліць. Шкадавалі яе і даравалі многа чаго.

А яна зусім разышлася. На гэты раз пад яе «абстэрзл» трапілі прэміраваныя.

— Прэміруюць падліз, тых, хто начальства салам падмажа.

Не, гэта было ўжо занадта! Ачарніць амаль усю змену? Змену, дзе столькі добра, светлага?

— Ды ты што, Ксенія, супакойся! — спрабавала ахаладзіць яе Тамара Башкірава. — Навошта людзей дарэмна крыўдзіш? Гэтым разам ты прэмію не атрымала, другім разам хто іншы без яе акажацца. Сама ж казала, што нешта не ўсе «кулічы» табе да спадобы, можа ў якім і брак знайдуць.

Але Ксенія не слухала, яна ішла напралом.

— А што я кажу — вось і ты да начальства падмазваешся! Прэмію зарабляеш?

Усяму ёсьць канец. Надышоў канец і цярплівасці змены. Усе сабраліся ў той жа дзень, пасля работы, выказалі Ксеніі

ўсё, што думалі пра яе. І Паша Рабава, і Клаудзія Бурачэўская, і Тамара Копасць, і Соня Далініна. Ды ўсе. Таму што пакрыўдзіла ўсіх, зганьбавала.

Хопіцы! Які Ксенія ўдарнік камуністычнай працы? Хіба такія людзі пры камунізме будуць? Праўда, працуе яна добра. Але аднаго гэтага яшчэ мала для чалавека, калі толькі ён сапраўдны чалавек. Зняць трэба з Ксеніі званне, вось і ўсё.

І знялі. Ці, правільней кажучы, папрасілі аб гэтым прафсаюз. І прафсаюз падтрымаў.

Паўнатварая, прыгожая Ксенія неяк адразу падалася. Яно і зразумела — сорам вялікі. А тут яшчэ неўзабаве сын, друга-класнік, з просьбай:

— Мам, пойдзем да нас на зорачку. Дзеци ўдарнікаў камуністычнай працы запрашаюць. Я ім пра цябе сказаў!

— Адчапіся, няма мне калі па ваших зорачках бегаці!

А ў самой камяк да горла падкаціўся і застыў там. І балюча, і крыўдна. Няўжо яна і сапраўды такая нікчэмная! Вось і аддзяжалі за шчырую працу.

Так, і такія думкі наплывалі. У цеху Ксенія «фасон трымала», пакрыўдженую з сябе строіла. Але бачылі ўсе — агрызалася яна больш ад упартасці.

— Ксеня, паедзем на экспурсію?

— Навошта я цяпер вам? Вы ж з мяне званне знялі.

Скажа так, а сама вочы ўбок адводзіць. Відаць, не вельмі ўпэўнена, што менавіта тыя слова, што сказала, патрэбны былі зараз. Так знікла былая Ксеніна самаўпэўненасць. Пацішэла яна. Ды хіба ж не любіла яна сваю змену?! Чатырнаццаць год разам. Ведала, як добра ўсе да яе адносіліся, шкадавалі, калі дома што не так. І чаго толькі малола языком? Відаць, ад гэтых думак Ксенія працавала з яшчэ большай заўзятасцю.

Пакрысе адтайвала душа Ксеніі. Неяк месяцы праз два пасля таго непрыемнага сходу прыйшла да іх намеснік начальніка першага прадзільнага цеха Таццяна Фёдаравіча Краўчанка і пачала абсталяванне праўраца. А ўслед за ёю, ад машыны да машыны, як цень, хадзіла Ксенія Чулянкова, так, па ўласнай ініцыятыве, — кожнае слова «начальства» лавіла, — няўжо знайдзе якое ліха? Душой хварэла за ўсіх, за змену.

І змена ўсё бачыла. Праз паўгода, калі напярэдадні мінулагодняга кастрычніцкага свята чацвёртай змене 1-га прадзільнага прысвойвалі званне калектыву камуністычнай працы, Ксеніі Чулянковай вярнулі адабранае ў яе званне.

Многа добра гана пачуць на Magilieuskim завадзе штучнага валакна аб 4-ай змене першага прадзільнага цеха: і дружная, і працавітая. Вытворчыя планы з месяца ў месяц перавыконваюцца. Рабочыя ахвотна авалодваюць перадавымі прыёмамі працы. Значна паменшылася колькасць тэхналагічных парушэнняў. І разам з тым — лік прад'яўленых «кулічоў» узрос. Прадзільшчыцы тут самі выяўляюць брак.

— З-за лішняга «куліча» не будзем ахвяраваць працоўным сумленнем! — такі дэвіз у змене.

Камуністка Аляксандра Ісаевіч заўсёды ахвотна дапамагае сваім сяброўкам па змене. Весь яна (у цэнтры) дзеліцца сваім волітвам з маладымі работнікамі Любовью Ільіной (злева) і Феняй Горскай.

Фота П. Нікіціна.



І яшэ. Кожная прадзільшчыца авалодала дзвюма прафесіямі — заліўшчыцы і здымшчыцы. Гэта таксама вельмі згуртавала калектыв. А то як раней было? Стаяць дзве прадзільшчыцы па розных баках велізарнай машыны, і кожная толькі сваю работу выконвае. І калі заліўшчыцы патрэбны ўважлівасць і спрытнасць у першую чаргу, дык здымшчыцы «кулічоў» — фізічная сіла. Кожны кубак, у якім сядзіць «куліч», важыць каля пяці кілаграмаў. А такіх кубкаў на машыне — семдзесят сем, і за змену зняць кубкі, выкінуць гатовыя «кулічы», памыць кубкі і паставіць іх на месца патрэбна чатыры разы. Вядома, што за шэсць гадзін рабочага дня здымшчыца без рук заставалася.

Цяпер жа ў змене такі парадак заведзен: кожная заліўшчыца, акрамя трох заправак, за змену робіць і адзін здым «кулічоў», а кожная здымшчыца — адзін раз іх запраўляе і ўжо толькі тро разы здымнае. І работа пайшла дружней. А калі не выйшаў хто на змену, захварэў, лёгка зараз яго падмяніць: любая прадзільшчыца становіцца на адну і на другую аперацыю.

За чысцінёй машын началі прадзільшчыцы самі сачыць, хадзячы і ўхаводзіць у абавязкі памочнікаў майстраў. Але ж у іх і так работы вельмі многа, чаму ж не дапамагчы таварышам?

Чацвёртая змена — камсамольска-маладзёжная, таму што на трох чвэрці яна складаецца з моладзі. На чале камсамольцаў — кемлівая, хуткая Соня Далініна. Многія памятаюць, як дзесяць гадоў назад прыйшло ў цэх ціхе, сарамлівае, белаголове дзеўчанё. Памятаюць і тое, як гэтае дзеўчанё ўнікліва прыглядалася да ўсяго, якія вострыя, удумлівыя пытанні падымала на палітзанятах.

— Светлая галоўка,— адразу адзначылі ў змене.

І вось Соня — камсамольскі сакратар змены. І добры сакратар. Камсамольцы змены сапраўдныя завадатары цікавых і патрэбных спраў.

Не так даўно Соню выбралі дэпутатам

У праходной Magilëuskага завода штучнага валакна — кніжны кіёск. Аблугоўванне ў ім — на грамадскіх пачатках. У абедзенны перапынак сюды прыйшли работніцы Надзея Узянкова (злева) і Галіна Шкаленка. За прылаўкам сёння — член камітэта камсамола Раіса Кашуба.



Акцябрскага раённага Савета дэпутатаў працоўных г. Magilëva.

Але ёсьць у змене і людзі немаладзёжнага ўзросту. Тамара Андрэеўна Карпава на заводзе амаль ужо трыццаць гадоў. На пенсію збіраецца. У змене яе паважаюць за ўмение працаваць, за любоў да людзей. Зараз змена заклапочана: як лепей сваю Андрэеўну на пенсію праводзіць.

Аляксандра Ісаевіч — камуністка, стараста пачатковай эканамічнай школы. (Дарэчы сказаць, трыццаць чалавек са змены вучыцца ў інстытуце, тэхнікуме, вячэрній школе). Шура Ісаевіч — карэнчык моцны, упартая. Але калі ключык да яе падабраць — горы зверне. Гэта яна і Соня Далініна пайшли працаваць на машыны, якія ў цэху называлі цяжкімі. Віскозная нітка прадзецца на розных машынах — розная. Некаторыя нумары шоўку прасці лягчэй, другія — больш цяжкі. Вось Ісаевіч і Далініна і пайшли на тыя машыны, якіх усе баяліся. І даказалі, што іх можна як след асвоіць. Зараз у змене такі парадак заведзены: кожныя два месяцы прадзільшчыцы мяняюць машыны, каб не было крыўдна нікому.

А крыўд і сапраўды стала намнога менш. У свой час тут кінулі заклік: «Паважайце адзін аднаго! Першым пісаваць настрой сяброўцы ці таварышу — падумай. Прыходзь на змену, як дадому, не гадзіны адпрацаваць, а будзь поўным гаспадаром».

Гэты заклік прыйшоўся ўсім па душы. Нездарма ж і Ксенія Чуліянова, як цень, хадзіла за начальнікам, калі яно шукала недаробкі. Таму і Шура Ісаевіч і Соня Далініна пайшли на цяжкія машыны. З той жа прычыны — калі здарыцца ў каго аварыя з машынай — уся змена памагае шукаць прычыну бяды. І, вядома, — знойдуць! І знойдуць хутка: усе ж разам, у гэтым і сіла!

Умовы работы ў цэху нялёгкія — хімічная вытворчасць. Тут шмат чаго робіцца дзеля аховы здароўя рабочых. Але сёёто нельга не адзначыць. Размова пойдзе аб хімічных пальчатках. Аб тых, з-за якіх так разышлася некалі Ксенія. І пальчаткі сапраўды вельмі патрэбны прадзільшчыцам: увесь жа час руки іх маюць справу з едкім хімічным растворам. Зараз прадзільшчыцы атрымліваюць на месяц дзве пары хірургічных пальчатак. Але яны малапрыгодныя для работы ў кіслым асяроддзі і хутка выходзяць са строю.

Прадзільшчыцам штучнага шоўку патрэбны спецыяльныя хімічныя пальчаткі, эластычныя і трывалыя. І Саўнаргас Беларусі павінен, нарэшце, паклапаціца аб гэтym.

...Але — досьць пра цэх. Ён жа — толькі частка, вельмі важная, вядома, — але ўсё ж частка жыцця прадзільшчыц. Тут умеюць і па-за сценамі завода не забываць адзін аднаго. Разам з'ездзілі на экспкурсіі ў Кіеў і ў Віцебск — на дыстановы камбінат, за волытам, паглядзелі, як працуе брыгада памочніка майстра Клімкова.

Ці хоць бы ўзяць нядзельнікі. Раней — як трэба ехаць у калгас бульбу, напрыклад, памагчы капаць, дык амаль



На гэтых прадзільных машынах і нараджаеца тонкае, як павуцінка, штучнае валакно.

На здымку: прадзільшчыца Соня Далініна, камсамольскі вожак 4-й змены 1-га прадзільнага цэха.

Фота П. Нікіціна.

у кожнай прычыне для адгаворкі знойдзеца. Потым рашылі ездзіць на нядзельнікі з песнямі, музыкай. І сапраўды ж, добра ў вёсцы: цэлы дзень на свежым паветры. Да гэтага часу ўспамінаюць усе, як лён церабілі ў калгасе — і дружна і весела.

А падзікі па грыбы? А святочныя сямейныя вечары? Адзін такі вечар, на кастрывніцкія святы, гулялі на кватэры ў Шуры Ісаевіч. Сабралася чалавек шэсцьдзесят. Рыхталіся ўсе разам, думалі, як лепш усё зрабіць. І так добра атрымалася — што і жадаць лепшага няма чаго. У чатырох прадзільшчыц мужы гарманістамі аказаліся, ажно цэлы ансамбль атрымаўся. Спявалі, танцавалі, жартавалі ад душы — сумаваць нікому не далі. А назаўтра прыйшли памагчы гаспадыні дома ў кватэры прыбраць, посуд памыць.

Не, нездарма пра чацвёртую змену кажуць, што яна дружная. Гэта сапраўды так. І ўжо калі шчыра казаць, то заслуга ў гэтым, вядома, не адных толькі жанчын. Ёсьць і мужчыны ў змене: начальнік змены Георгій Фаміч Максіменка, памочнік майстра Нікіцін, Мядзведзеў, Савіцкі і іншыя.

А калі ўжо зайшла гаворка пра мужчын змены, то ніяк нельга абысці Уладзіміра Аляксееўча Верашчагіна, хоць яго зараз і няма на заводзе. Ён прыйшоў сюды два ці тры гады назад, пасля ўніверсітэта. На заводзе Верашчагіна прызначылі якраз начальнікам чацвёртай змены. Змена працавала добра і раней, але вось дружбы такой не было. Уладзімір Аляксееўч запаліў гэты свяшчэнны агенчык, і ён разгарэўся цудоўным, яркім святлом. І хоць зараз маладога камуніста Верашчагіна вылучылі на кіруючу камсамольскую работу — выбралі першым сакратаром Акцябрскага райкома камсамола Magilëva, усё роўна ні змена не забывае яго, ні ён — змену. Таму што ні з чым не парадаўца светлае пачуццё, якое нараджаеца ад сустэречы з харством душы чалавечай.

I. СМІРНОВА

УДАРНЫ ФРОНТ

БРЫГАДЗІРАМ я працую нядаўна, другі год. Але і за гэты кароткі час я пераканалася: калі справы ў брыгадзе ідуць дрэнна, людзі не выходзяць на работу — вялікая доля віны кладзеца на брыгадзіра. Ад яго залежыць арганізацыя работы так, каб людзі самі пыталіся: «А што мне сёня рабіць, куды ісці?» І зрабіць гэта зусім не цяжка. Па-першае, трэба правільна налічваць працадні. У нас у брыгадзе вісіць табель, дзе кожны бачыць, што ён сёня зарабіў: працаднень або больш. Дакладнасць — першы памочнік брыгадзіра. І яшчэ, трэба быць справядлівым. Працуеш з людзьмі, а людзі, як добры барометр да дажджу, вельмі адчувальныя да несправядлівасці. Працаваў чалавек добра, зрабіў больш, чым ад яго патрабавалася, — не грэх і пахваліць. А дрэнна працаваў — таксама трэба сказаць, каб ён ведаў, што ад брыгадзіра нічога не скаваеш, яго гаспадарскае вока ўсюды.

У нашай брыгадзе 270 гектараў зямлі і гектараў 150 балота. Сёлета першы год балота асвойваєм. Пасейлі там жытва, віка-аўсяную сумесь, ячмень, травы, кармавыя буракі, бручку, кармавую капусту, моркву. Гэта ў нас накшталт доследнага ўчастка. Паглядзім, што там будзе лепш расці, тое і будзем сеяць у далейшым.

Рашэнне партыі і ўрада аб спецыялізацыі сельскай гаспадаркі мы сустрэлі з вялікім адбраннем.

Калгас наш будзе спецыялізаванай мяса-малочнай гаспадаркай, дзе значнае месца будзе адведзена буйной рагатай жывёле. Ужо цяпер адчуваеца гэты пераход на новую спецыялізацыю. У паразінні з мінулым годам мы значна павялічылі пасевы збожжавых культур, якія прызначаны на канцэнтраты, павялічылі плошчу пад бульбу. Пасейлі яе квадратна-гнездовым спосабам. На частцы пасеваў кукурузы, гектараў на 60, падсейлі лубін. Усё гэта пойдзе на корм жывёле.

У нас у калгасе падлічылі, што амаль дзве трэці пасяўной плошчы будзе адведзена пад кармавыя культуры для жывёлагадоўлі, так, як раіць у сваім дакладзе таварыш К. Т. Мазураў. І колькасць жывёлы ў нас узрасце ў некалькі разоў. Усіх цялушки і сваіх і закантрактаваных у калгаснікаў мы пакідаем для папаўнення арцельнага статка. Я зараз гавару пра справы калгасныя, бо нельга пра іх не гаварыць, яны хвалююць кожнага, хто зацікаўлены ў крутым уздыме сельскай гаспадаркі.

Жанкі ў нас у брыгадзе добрыя, працавітыя. Мы першыя ў самыя кароткія тэрміны закончылі адказнейшы перыяд у жыцці вёскі — веснавую сяўбу. Мне не трэба было хадзіць па хатах і прасіць: «Ідзіце працаваць». Людзі самі ішлі, і работа кіпела. Але сярод добрых працоўнікоў ёсьць і лепшыя. Гэта Фёкла Крэнць, звенявая па вырошчванню цукровых буракоў, калгасніца Надзея Блін і Дар'я Калачык — звенявая па ліні, і калгасніцы Кацярына Лапата, Кацярына Карпіновіч і многія іншыя працуюць так, што душа радуецца. І зарабляюць нядрэнна, бо брыгады нашы на гаспадарчым разліку. Вырасціла брыгада большы ўраджай — значыць больш атрымалі і калгаснікі.

Чатыры гады назад я закончыла Мар'інагорскі тэхнікум. Год працавала агрономам у калгасе «XIX партз'еезд» Глыбоцкага раёна. Работа мне падабалася. Але ўсё часцей я атрымлівала пісьмы з дома, што ў родным калгасе справы ідуць дрэнна. Кожны год мяняюць старшыню, але ўсё не шанцуе на добра гаспадара. І я паехала на бацькаўшчыну. Амаль адначасова са мной у калгас прыехаў новы старшыня Леанід Кузьміч Максіменка. Ён мне працаваў стаць планавіком-еканамістам. А мяне больш вабіла работа на поўлі. Але старшыня сказаў: «Трэба», і я згадзілася. Помню, колькі на праўленнях гаворкі было пра дрэнную працу, пра абыякавасць калгаснікаў да агульнай справы. Леанід Кузьміч гаварыў:

— Трэба зацікаўцца калгаснікаў.

І тады рашылі перавесці ўсе брыгады на гаспадарчы разлік, каб ліквідаваць абыязлічку ў аплаце, каб нікому крыўдна не было.

Да позней ночы затрымліваліся ў кантры і старшыня, і бухгалтар, і спецыялісты, і я. Распрацавалі мерапрыемствы, азнаёмілі з імі калгаснікаў. Многія чухалі патыліцы, нават крычалі:

— Не трэба нам гэтага разліку! Без яго жылі і пражывівем!

А другія, наадварот, гаварылі:

— Правільна! Нарэшце!

І гаспадарчы разлік увайшоў у жыццё брыгад.

Я працавала ў кантры, спісвала горы папер. Але ўвесь час адчуваала, што знаходжуся не на tym месцы, дзе патрэбна.

І вось на сакавіцкім Пленуме ЦК КПСС Мікіта Сяргеевіч Хрушчоў зварнуўся з заклікам да моладзі пайсці працаваць у калгасы і саўгасы, на перадавы, ударны фронт сельскагаспадарчай вытворчасці.

Мне здалося, што Мікіта Сяргеевіч зварнуўся да мяне асабіста. Бо працу ў кантры я не лічыла ўдарным фронтом.

Размова са старшынёй калгаса, — і мне далі самую адсталую брыгаду, дзе ў 1961 г. сабралі толькі па 5,9 ц збожжа з гектара, 69 ц бульбы і па 2,5 ц ільну.

Чаму такія нізкія ўраджай?

Адказ на гэтае пытанне прости і кароткі: брыгадзір быў п'яніца.

З чаго пачынаець? Дзве праблемы, самыя неадкладныя стаялі тады на парадку дня: працоўная дысцыпліна і — угнаенні. Пагаварыла з калгаснікамі шчыра, як кажуць, «па душах». Шмат не абяцала, толькі сказала, што гарэлкі не п'ю і ўсё буду рашаць справядліва. Хто не працуе — не атрымае кана на апрацоўку прысядзібнага ўчастка. А угнаенні — тут ужо дапамагло праўленне калгаса. Далі для брыгады ТМАУ столькі, колькі я папрасіла. Яны нас і выручылі. Падкармілі жытва, унеслі пад прапашынныя культуры, змешваючы ТМАУ з гноем. І ўраджай павысіўся больш як удвая.

Я не агаварылася, калі раней сказала, што жанкі ў нас добрыя, працавітыя. Сапраўды, жанчыны ў калгасе — асноўная рабочая сіла. Маладыя мужчыны працуюць то ў Маладзечна, то на цагельным заводзе, які знаходзіцца на тэрыторыі калгаса, то на спіртзаводзе. Туды ж глядзіць і моладзь, скончышы школу. І вось камітэт камсамола (а я з'яўлююся яго членам) зварнуўся з заклікам да камсамольцаў калгаса, сваіх землякоў — юнакоў і дзяўчат, якія працуюць у горадзе, вярнуцца ў родную сельгасарцель.

Спадзяюся, што наш заклік знайдзе водгук у душы тых, да каго ён звернуты.

Антаніна МЯКШЫЛА,
брыйгадзір паляводчай брыгады калгаса «Беларусь»
Маладзечанскага ўпраўлення.

На здымку: брыгадзір Антаніна Мякшыла запісвае глыбіню ворыва трактарыста Вячаслава Лазара.

Фота П. Нікіціна.



ЗНОЎ ЗАСПЯВАЮЦЬ

НА Нядзелю Надзя ехала да маці ў Рэчыцу.

На ўскраіне невялічкай вёскі аўтобус сапсаваўся, і ўсе пасажыры высыпали з машыны.

Быў ціхі сонечны ранак. Ад зямлі, якая ўжо ў многіх месцах выстаўляла з-пад снегу сонцу спіну, курылася сіняватая пара, там-сям на ўзгорках маладое жыта адлівала аксамітам, бралася на рост. І нечакана ўсе, як па камандзе, паднялі галовы ўверх. Высока-высока ў небе ма-ленькая крапля-званочак паведамляла сваім спевам наваколлю: вясна прыйшла.

— Прыгажосць якая... — міжволі вырвалася ў Надзеі.

Сусед па аўтобусу пачуў гэтыя слова, скептычным позіркам акінуў стройную посташу дзяўчыны.

— Ідылія, слоў няма. Для вас, гарадскіх, усё гэтак. Вясна, кветкі... Ах!.. Ох!.. Адпачыць прыяджаюць у вёску, набрацца сіл. А працаўчы хто будзе там, я вас пытаюся, хто будзе? Горад усіх цягне, у вёсцы адны старыя застаюцца...

Слухала яго Надзяя, не перабівала. А потым... потым сказала на сваім заводзе, што хоча паехаць працаўчы на вёску. Дзяўчата аж раты паразяўлялі.

— Няўжо сапраўды паедзеш? — пыталіся яны.

— Так, еду. У саўгас «Навабеліцкі», — Надзяя дастала з сумачкі чырвоную кніжачку, камсамольскую пущёўку.


Хадзіла па цэху, весела адказвала на пытанні знаёмых, але ўсё ж было сумнавата, крыху не па сабе.

Цяжка развітвацца з людзьмі, з якімі звязана так многа. Сюды, на «Гомельмаш», у механічны цэх, дзе брыгадірам старшы майстар Леў Самадзедаў, прый-

Клоццацца аб людзях у саўгасе «Доўгайскі». Кіраўскага ўпраўлення. Тут адкрыты камбінат бытавога абслугоўвання. Ёсьць швейная і шавецкая майстэрні, аддзел раскрою тканін, хутка будзе працаўчы цырульня.

На здымку: майстар жаночага адзення Кацярына Нікіфараўна Рогаль прымярае сукенку рабочай саўгаса Ользе Прапанека.

Фота Н. Жалудовіча.



шла яна ўпершыню пасля дзесяцігодді. Тут яе навучылі такарнай справе, памаглі стаць добрым спецыялістам.

Радаваліся, калі Надзея разам з іншымі дзяўчатаамі прысвоілі званне ўдарніка камуністычнай працы.

А цяпер яна развітваецца з усім. Паглядзела ў апошні раз на свой станок, на сяброў.

— Да пабачэння, мае родныя. Прывяджайце да мяне,— прагаварыла і хуценька падалася да выхаду...

Дырэктар саўгаса Цімафеў Лявонавіч Сабаленка нэшта пісаў, калі Надзея пераступіла парог пакоя. Падняў галаву, доўга пазіраў на незнамую дзяўчыну.

Надзея паклала перад ім камсамольскую пущёўку. Дырэктар уважліва разглядаў яе, было бачна, што з такімі паперамі сустракаецца ўпершыню.

— Добра, што пра нас не забываюць, — нарэшце сказаў ён. — Дык што мы ўмееем?

— Пакуль нічога. Станкі вось, машыны ведаю...

— У нас там усе месцы заняты... Вось хіба даяркай пойдзеце? Праўда, механізацыі яшчэ няма, але абяцаю, што будзе, і тады вы навучыце ўпраўляцца з ёю і іншых даярак.

— Даяркай дык даяркай! Згодна! — рашуча прамовіла яна.

— Родзічы, знасмья ёсьць тут?

— Не, нікога не ведаю.

Адказ дзяўчыны яшчэ больш зацікаўшы дырэктара.

«Напэўна, з харектарам, калі на такое адважылася», — падумала ён.

Ён быў рады той «першай ластаўцы», што прыляцела з горада на работу ў саўгас.

...Лес. Ён быў цяпер побач з пасёлкам. Выйдзе Надзея з хаты, дзе пасялілася ў адзінокай бабулі, доўга стаіць, угледаеца ўдалячынъ. А там у сіняватай смузе гойдаюцца галінкі елкі, прыхарашваюцца пад лёгкім ветрыкам бярозкі.

Праўда, у першыя дні любавацца харастром не было калі. Стамлялася вельмі, хоць руکі былі і прывычныя да працы.

Ганна Філімонава, вопытная даярка, у вучаніцы да якой трапіла Надзея, павучала, давала парады. Якія спрабавала Надзея, а больш чатырох кароў у першыя дні не могла выдайць. Скончыць работу — глядзіць, а ўжо ўсе па 12—15 кароў выдайлі.

— Нічога, навучышся! — падбадзёрвала старэйшыя.

І сапраўды навучылася. Не горш за іншых даярак пачала працаўчы.

А аднойчы, калі яшчэ сонца толькі што прачнулася, прыбегла на ферму, вочы так і гараць, так і свецицца.

— Дзяўчаткі, што я ўчора вычытала, — радасна загаварыла яна. — Гэта ж у іншых гаспадарках па 50—60 кароў абслугоўваюць, і ўсе дзякуючы механічнаму даенню, механізацыі... А ў нас што? Калі размаўляла з дырэктарам саўгаса, абяцаў шмат. Прыйдзеца напомніць!

Але напамінаць не давялося. Ды-

рэкцыя купіла абсталяванне для механічнага даення кароў, у кароўніках з'явіліся аўтапайлкі.

...У першыя дні здарылася нечаканае. Рэзка ўпалі надоі. Даяркі яшчэ не ведалі, што так і павінна быць, што каровы павінны прызыкнуць. Апрача таго, апараты новыя, невядомыя, і параваць, якія з імі ўпраўляцца, таксама пакуль ніхто не мог. Прымакаўвалі іх да кароў пры дамозе шлеек. Вялікую зробяць — спадае на зямлю апарат, малую — патрэбна перавязваць.

«Тут штосьці не так», — задумалася Надзея.

А калі паслалі яе на злёт даярак механічнага даення, у перапынку падышла да даяркі з саўгаса «Хальч» Надзея Летуновай.

— Пакажы, — папрасіла яна, — як працуюш.

І вось дзеў даяркі ў кароўніку. Летунова паказала, як пераабсталяваць апарат, каб патрэбна прымакаўваць шлейкамі адпала.

«Вось гэта здорава!» — падумала Надзея.

Праз некалькі дзён апараты на іх ферме былі пераабсталяваны.

і тут зноў ўпалі надоі.

— Чаму? Што? — захваляваліся даяркі.

— Машыны з'елі малако... — непрыемны слых поўз па пасёлку.

— Не ў машынах тут справа. Паша дрэнная, — загаварыла Аня Старавойтава. — Бачыла я, дзе яны пасуць, здзек з жывёлами.

Павярнулася дзяўчата ды да дырэктора. Шмат накіпела на душы. Якое ж гэта механічнае даенненне, калі 8 даярак, як было, так і засталося, а гэту работу можна ўчытаючы зрабіць. Дасталося і пастухам, што ляньюцца ганяць жывёлу на далёкія, але добрыя выпасы.

Прайшоў час, у саўгасе загаварылі:

— А ўсё ж выгадная гэта справа — механічнае даенненне...

— Патрэбна было б і на іншых фермах «ёлачкі» завесці...

— Ды і надоі не горшыя, чым у іншых. За год па 2021 літру надаілі.

А калі патрэбна — значыцца патрэбна. Першым чынам людзей падрыхтаваць неабходна. І вось на ферму аддзялення суседняга саўгаса «Запаветы Ільчы» пачалі прыходзіць даяркі. Надзея Кашыцкая была туц выкладчыцай. Знаёміла з будовай апарату, паказвала, як лепш з імі абыходзіцца. Што ні кажыце, а яна была кіраўніком «эканамічнай школы» даярак.

...А дні бягуць. Вось ужо год, як Надзея Кашыцкая пасялілася ў ціхім пасёлку Калініна, ужо год, як па вузкай сцяжынцы ўпершыню прыйшла на ферму. І зноў прамінула вясна. Другая вясна, якую сустэрэла дзяўчына ў саўгасе. Зноў у небе заспяваў жаўранак, загадаў падняць галаву ўверх. За ім з'явіўся другі, трэці. За першай ластаўкай прыляціць другі...

А. АСТРЭЙКА

ЖАВАРАНКІ

УДАРОЗЕ ўсякае здараецца. Вось і на гэты раз: толькі Сяргей Еўдакімаў мінуў Родню, як на лёдзе, што празрыстаю плеўкаю пакрываў шашу, машину крутнула і занесла ў адхон. А тут узнялася такая замець, што нават боязна было вылазіць з кабіны. Парыўсты вецер гнаў па полі воблакі белай пазёмкі. Снег засыпаў колы машины, дробнымі льдзінкамі ўразаўся ў твар, забіраўся за каўнер, забіваўся ў валёнкі. Да таго ж, зусім нечакана, як гэта заўсёды здараецца ў студзені, сцымнела.

Сяргей мо ў соты раз спрабаваў выбрацца з гэтай пасткі. Матор роў, нібы сірэна, шалёна круціліся колы, а машина, не кранаючыся з месца, усё глыбей асядала ў снег.

«Не, — нарэшце вырашыў шафёр, — трэба прасіць дапамогі».

Ён выйшаў на шашу і паспрабаваў спыніць машину...

Адны праляталі міма. Другія спыняліся, аглядалі месца, спачу-

— Ды што я жартаваць з табой буду? Хутчэй! Ну, прывязвай! — скамандавала жанчына. А сама разварнула машыну і падагнала да самага краю дарогі.

— Асцярожна! — крыкнуў Сяргей. — І цябе зацягнє!

Жанчына залезла ў кузай і выкінула адтуль папяровы мяшок. Потым спрытна саскочыла на лёд, развязала мяшок і прыгаршчамі пачала сыпаць пясок пад колы.

— Няўжо пясок возіш? — здзвівіўся Сяргей.

— А як жа! Бачыш, якая наледзы!

Мінут праз дзесяць абедзве машыны стаялі на шашы.

— Дзякую, — прагаварыў Сяргей. — Ты ўжо даруй мне! Я думаў, ты жартуеш. Як жа цябе завуць? Хто ты?

— Шафёр! — кінула жанчына і закрыла дзверцы.

— Стой! — закрычаў Сяргей, барабанячы ў шкло. — Стой! Каму ж я буду пісаць падзяку?



Камсамолка Інэса Паклонская — адна з лепшых шліфавальшчыц у першым мэханічным цэху Мінскага трактарнага завода. Дзяўчына насе працоўную вахту ў гонар 45-годдзя Ленінскага камсамола і штодзённа выконвае свае зменныя заданні на 115—120 працэнтав.

Фота У. Лупейкі.

УДАРОЗЕ

вальна ківалі галовамі, але не адважваліся дапамагчы. І іх магло зацягнуць у кювет.

Вельмі доўга Сяргей спрабаваў выбрацца на дарогу. Ён ужо не звяртаў увагі на машины, якія зредку праходзілі міма.

Зусім выбіўшыся з сіл, шафёр рашыў ісці ў саўгас, прасіць трактарыстаў, каб дапамаглі. І якраз у гэты час побач спыніўся сама-звал «ГАЗ-93».

— Што, браце, сядзіш? — з цемры данёсся півучы жаночы глас.

І ў святле фар Сяргей убачыў жанчыну ў зашмальцаванай ватоўцы, штанах-ватніках, валёнках і шапцы-вушанцы.

— Сядзіш? — перапытала жанчына.

— Сяджу, — з горыччу адказаў Сяргей.

— І нельга выбрацца?

— Спрабаваў. Не выходзіць.

Жанчына ўважліва агледзела шашу і зазначыла:

— Так, моцна сеў... Але паспрабаваць можна.

— Тут не такія, як ты, былі і то...

— Не адважыліся? А мо пабаяліся? Ну, давай хутчэй трос, я спяшаюся.

— Ты што, жартуеш ці што? Сама тут апынешся. Лепш па трактар схаджу. І наогул мянэ яшчэ жанчыны не цяглі...

— А навошта? — крыху адчыніўшы дзверцы, прагаварыла жанчына. — Другі раз сам будзь уважлівым...

І паехала. А Сяргей яшчэ доўга стаяў на шашы і з удзячнасцю глядзеў услед чырвонаму агенчыку стоп-сігнала...

Спытайце ў любога вадзіцеля Клімавіцкай аўтабазы № 9 аб Валянціне Іванаўне Давыдовай і пачуеце:

— Добры яна і чалавек і шафёр.

— Залатыя ў яе рукі, — гаворыць аб Валянціне галоўны інжынер аўтабазы. — Вось ужо тры гады водзіць машыну без капитальнага рамонту. Наездзіла больш двухсот тысяч кіламетраў. А норма — 95 тысяч.

І яшчэ вам скажуць на аўтабазе, што Валянціна кожны год атрымлівае прэмію, Ганаровыя граматы, падзялі за выдатную работу, што яе партрэт ніколі не сходзіць з Дошкі гонару і што яна змагаецца за ганаровае званне ўдарніка камуністычнай працы.

...Пасля вайны, разам з вясковымі камсамольцамі, Валя аднаўляла арцельную гаспадарку. Потым райком камсамола накіраваў яе на працу ў машынна-трактарную станцыю. Тры гады была кладушчыком нафтабазы МТС. І за гэты час налюбіла професію механізата. Спрытную, кемлівую дзяў-

чыну паслалі вучыцца ў вучылішча механизациі сельскай гаспадаркі.

Вучобу яна закончыла паспяхова. Атрымала пасведчанне мэханізатара шырокага профілю. І вось ужо сама пачала вадзіць сталёвага каня па шырокіх калгасных гонях. Працавала добра. Узнагароды мела. Ды чагосьці не стала. Вабіла шафёрская справа. І аднойчы Валянціна звярнулася да старшыні раённага камітэта ДТСААФ:

— Я чула, вы курсы шафёраў адкрываеце. Мяне прымеце?

— Што за пытанне! Безумоўна, прымем!..

У 1959 годзе Валя атрымала пасведчанне шафёра трэцяга класа. Яе ахвотна прынялі на работу ў дзевяты аўтабазу...

Вось і ўся гісторыя. Доўга Валя шукала сваё прызвішнне.

— Доўга, — пацвярджае Валянціна Іванаўна. — Але знайшла!

Усякае ў дарозе здараецца. Толькі, калі з вамі нешта здарыцца, я шчыра жадаю вам сустрэць вось такога чалавека, як Валянціна Іванаўна Давыдова. Ведаіце: яна выручыць з бяды, паможа.

П. ШАЎЦОУ

ІХ РАЗЛУЧЫЛА ВАЙНА...

РЫЦЕ было два тыдні, калі над яе маленькім ложкам прагуяла страшнае слова «война». Ася Рыгораўна Глінік улілася ў натоўп бежанцаў, які панёс яе па пыльнай дарозе, нібы пясчынку. На ўсход, далей ад бомбаў і чорных самалётаў!

Война дагнала іх. Дзесьці пад Мінскам калону абышлі танкі з крыжамі на брані. «Да маткі, да маткі», — нібы папугай, паутараў здаравенны бамбіза, паказваючи жанчынам рукой на заход. Сэрца разрываў немы крык галоднага, з засмяглымі ад спёкі вуснамі дзіцяці...

У вёсцы Хатляны, на Уздзеншчыне, калгасніца Марыя Уладзіміраўна Ламака дала ім прытулак.

— Пажыві, маладзіца, у мяне, пакуль гэта ліха мінецца.

Праходзіў месяц, другі, а ліха не мінала. Марыя Уладзіміраўна памагла жанчыне дастаць пашпарт. Для гэтага Марыі прыйшлося паручыцца, што яе кватарантка беларуска і што яна ведае Асю прынамсі дзесяць гадоў. Калі б фашысты заглянулі ў стары пашпарт Асі Рыгораўны, ёй была б адна дарога — у канцлагер, а Марыі — на шыбеніцу.

Цэлы год жанчыны жылі разам, дзяліліся апошнім кавалкам хлеба. Потым у вёску сталі заглядваць паліцаі, шукалі камісараў і яўрэяў. Асі Рыгораўне прыйшлося пакінуць гасцінную хату Марыі Уладзіміраўны.

Дарога пакут прывяла Асю Рыгораўну ў Мар'іну Горку. Тут яна працавала прыблішчыцай, наладзіла сувязь з партызанамі. Перадавала ў лес каштоўныя звесткі. Збіралася і сама падацца да народных мсці́цаў, але па даносу правакатарапа яе арыштавалі. Рыце было тры гады. «Мамачка, куды ты!..» — крычала дзяўчынка.

Мінула вясеннаццаць гадоў. А трывожны дзіцячы крык: «Мамачка, куды ты!..» стаяў у вушах Асі Рыгораўны, болем адда-

ваўся ў сэрцы. Пасля вайны, працуячы ўжо настаўніцай у Бабруйску, яна абышла дзесяткі вёсак, змерала шмат дарог. Ёй гаварылі, што ў той страшны дзень Рыту забрала нейкая «Валя рабая» па прозвішчу Елісенкава. Гэта была грубаватая, з пасечаным воспай тварам жанчына. Яна служыла бургамістрам у акупантаў. И калі Ася Рыгораўна выйшла з-пад арышту (фашысты не мелі доказаў яе падпольнай дзейнасці), на двары ля дома, дзе жыла жанчына, засталіся толькі сляды дзіцячых босых ножак...

Праз многа год Ася Рыгораўна даведалася, што «Валя рабая» была з Дарагабужскага раёна Смаленскай вобласці. Яна напісала пісьмо ў абласную газету. Яго надрукавалі. А праз некалькі дзён жанчына атрымала адразу некалькі пісьмаў. Незнамыя людзі расказвалі, што ведаюць Рыту Багамолаву з вёскі Бярозаўка. Дзяўчыну, маўляў, у дні вайны ўзяла на выхаванне адна тутэйшая калгасніца.

Прыйшло пісьмо і ад Рыты. И хоць яшчэ было не зусім усё ясна, сэрца Асі

Рыгораўны калацілася, калі яна чытала пісьмо: «Я памятаю, як арыштавалі маю мамку...

Збрала мяне нейкая рабая цётка. Я была ў блакітнай сукенцы з гарошкамі».

Успомніла і Ася Рыгораўна блакітную сукенку, якую яна шыла перад самай вайной.

...Яны доўга ўглядаліся адна адной у очы: сярэдніх год жанчына з пасярэбранымі скронямі і маладзенькая, чарнявая, са шчаслівым тваром. «Здаецца, нібы васількі, вачыма», — думала другая.

І тут канчаткова высветлілася гісторыя знікнення Рыты. Тады, у 1944 годзе, «Валя рабая» адвезла дзяўчынку ў Дарагабужскі раён і там кінула. Некалькі дзён Рыта блукала па вёсках. Адночы яна пачула над галавой жаночы спагадлівы голас:

— Хадзем да мяне, дзіцяцка. Я твая мама.

— Маю мамку завуць Ася. А вас як? — спытала дзяўчынка.

— Мяне — Марыя Рыгораўна.

Простая савецкая жанчына Марыя Тукалава запісала Рыту на сваё прозвішча, вярнула ёй радасьць дзяяціства.

Ішлі гады. Рыта прывыкла да Марыі Рыгораўны, палюбіла яе, як родную. Скончышы школу, дзяўчына засталася ў калгасе, каб дапамагаць названай маці ў работе. Тут перажыла яна і радасьць першага кахання. Спадабалася прыгажуня мясцовому трактарысту Васю Багамолову.

Згулялі вяселле. Цяпер маладая людзі шчасліві ўдварыне — у іх нарадзілася дачка.

Ад шчырага сэрца дзякавала Ася Рыгораўна Марыі Рыгораўне Тукалавай за добрае выхаванне дачкі, за яе мацярынскія кло-паты.

— Што ж тут такога? — адказала гэтая сціплая русская жанчына. — Хіба іншая на май месцы не зрабіла тое самае?

М. ТЫЧЫНА

Льву Мікалаевічу Талстому прыпісваюць думку аб тым, што саме вялікае шасце людзей заключаецца ў тым, што яны заўсёды цесна звязаны. Трап-насць такога выкавання знаходзіць сабе пацвярджэнне і падзелена з кімсіці. Яна будзе сапраўды вялікі і малым. И сапраўды, якая гэта радасьць і якое шасце, калі імі цешыцца ўзаемна звязаны. Трападзіночку? Радасьць удвая большая, калі яна перажыта і падзелена з кімсіці. Яна будзе сапраўды вялікай, калі яе падзеляць многія і многія людзі.

Бось іменна пра такую ра-

На здымку (злева направа): Разалія Захараўна Фрыдзон, Марыя Іванаўна Андрывеўская, Раіса Мікалаеўна Рылава, Надзея Іосіфаўна Лісавец і Ларыса Лукінічна Самчынскай.

Фота М. Мінковіча.



ПРАЗ 22 ГАДЫ

Вялікая радасць прыйшла ў дом слесара Пінскага фанера-запалкавага камбіната Уладзіміра Іванавіча Дзяніса. Ён знайшоў сваю маці, з якой не бачыўся 22 гады.

У пачатку вайны Ксению Пятроўну разам з дзецьмі фашисты вывезлі ў Германію. Там іх і разлучылі. Усю вайну яны нічога не ведалі адзін пра аднаго. У 1945 годзе малодшы сын Уладзімір вярнуўся на Радзіму. Яму тады было 14 год. Уладзімір скончыў рамеснае вучылішча і быў накіраваны на фанера-запалкавы камбінат. Тут і працуе пятнаццаты год. Увесе гэты час Уладзімір шукаў маці, але беспаспяхова. І толькі зусім нядаўна даведаўся, што яна жыве ў г. Слававе Луганскай вобласці. І вось — доўгачаканая сустрэча. Ксению Пятроўну сустракалі ўсёй сям'ёй: Уладзімір, яго жонка Феадосія і, вядома, унукі.

С. ШАПІРА

→



На здымку: Ксения Пятроўна з сынам Уладзімірам і нявесткай Феадосіяй.

Фота У. Сівалапа.



←

ДЗЕ ТЫ, МАЯ ДАЧУШКА?

Унахы мы прачнуліся ад страшных выбухаў: вайна! Муж быў ваенаслужчык, жылі мы тады ў горадзе Бельску, што на Беласточчыне. Мікалай ўжо раней тэрмінова выклікалі ў воінскую часць. Я наспех апранула пяцігадовую хворую Галю і трохгадовага Гену і падалася з ім на усход, ратуючыся ад вайны. Дабраліся толькі да Слоніма. На пераправе праз Нёман машины разбамбіла, я была цяжка паранена. Апритомнела толькі ў г. Дзяржынску, калі Мінск, у паходным шпиталі. Пра лёс дзяцей нічога не ведала...

Скончылася вайна. Я даведалася, што мой муж Мікалай Жураў загінуў у першы ж дзень вайны. Я ўсё шукала і шукала сваіх дзетак. Добра памятала, у што яны былі апрануты. На Галачцы — чорнае шавітавае паліто, бардовая фетравая шапачка, сіняя плісіраваная суненачка і чорная чаравічка. Дачушка — цёмнаволосая, блакітнавокая, на левай ножцы вышэй пятачки — радзімая плямка.

І вось праз шаснаццаць год я знайшла сына Генадзія! Якое шчасце! Сын служыў тады ў армі. А Галі няма. Дзе яна? Магчыма і зараз жыве дзе-небудзь на Слонімшчыне. Добрых людзей у нас шмат. Дзе ты, мая дачушка, адгукніся! Дапамажыце мне, таварышы, знайсці дачку! Вось такім, як на гэтym здымку, быў месеці да вайны. Магчыма, фота паможа вам у пошуках маёй Галі.

Ірина ЖУРАВА,
тэлефаністка Бярэзінскай кантроры сувязі
Мінскай вобласці.

СЯБРЫ СУСТРАКАЮЦЦА ЗНОУ

дасць і даводзіцца гаварыць, успамінаючы сустрэчу пяці сябровак, якая адбылася амаль праз дваццаць год. І справа не толькі ў тым, што жыццё раскідала сябровак па розных месцах. Разалія Захараўна Фрыдзон — цяпер пенсіянерка, жыве ў Навагрудку, Марыя Іванаўна Андрэеўская — медсястра дзіцячай бальніцы ў Мінску, Раіса Мікалаеўна Рылава — інженер-хімік, працуе ў Казанскім хіміка-тэхналагічным інстытуце, Ларыса Лукінічна Самчынская вучыць дзяцей у другой сярэдняй школе Дзяржынска, Надзея Іосіфаўна Лісавец — заслужана будаўнік рэспублікі, начальнік участка мінскага будтрэста № 7, дэпутат Мінскага гарсавета. Іх аб'яднала моцна і назаўсёды, як можа аб'ядноўваць толькі разам перажытае

гора, сумесная барацьба за вызваленіе Радзімы.

Усе яны, гэтыя пяць жанчын, тады зусім маладыя, апынуўшыся на часова акупіраванай беларускай зямлі, усе сілы разуму, сэрца і рук сваіх аддавалі барацьбе з фашисткамі захопнікамі. Яны выконвалі свой патрыятычны абавязак, не думаючы пра асабісты лёс і дабрабыт, ішлі на самае небяспечнае. І вось усе яны падзялілі не толькі шчасце змагання, але і гора, якое давялося ім перажыць за іх вернасць савецкаму ладу. Усе яны праўшлі праз пекла засценкаў мінскага СД, праз тыфозныя камеры фашисткай турмы, праз нечалавечыя катаванні ў лагерах.

А потым рабства ў Захоўні Еўропе. Спачатку ў Германіі, потым у жалезарудных шахтах Ціля, што на

поўначы Францыі. Савецкія жанчыны былі першымі жанчынамі, якія спусціліся ў сырый падзямеллі старых руднікоў. І гэта не на гадзіну і не на дзень. Можна сагнуць чалавечую спіну, але нельга зламаць душу чалавечую, калі яна сапраўды савецкая. Думка аб працягванні супраціўлення і барацьбы не пакідала іні на мінуту. Надзея на магчымасць уцячы з лагера была адзінай уцехай і марай.

І вось запаветная часіна надышла. З дапамогай французскіх патрыётаў нашы сяброўкі, а з імі і дзесяткі іншых, выбраўшы момант, уцяклі з фашисткага рабства і падаліся да партызан. У новых для сябе ўмовах савецкія патрыёткі стварылі свой жаночы партызанскі атрад «Радзіма», камандзірам якога спачатку была На-

дзея Лісавец, а потым Роза Фрыдзон (Сямёнаў) ці, як яе называлі, «цёця Каця».

А потым, калі слова «мір» абліцела зямлю, праслаўляючы вялікі подзвіг савецкага воіна, сяброўкі вярнуліся на Радзіму і вось толькі амаль праз дваццаць год сабраліся разам, каб сустрэць і 1 і 9 мая, каб удзесяцьрыць здабытую цяжкай барацьбой дасць і чалавече шчасце.

Так, час ідзе. Ён не шкадуе нікога. Няма бытой мадносці. Але тая ж слежасць думак і пачуццяў, той жа баязь запал у гэтых, якіх крыху кранутых павуціннем маршчынак, тварах, і ў гэтых яшчэ яркіх, з нязгаснымі бліскамі вачах.

Дваццаць год разлуکі. Дваццаць добрых год. Гэта і зрабіла сустрэчу радасней да слёз. Міжволні тут успіліся мудрыя слова, якімі і пачалася наша заметка.

В. ПАНАМАРОУ

СХІЛІУШЫІЯ над градкай, Вера выцягвала з зямлі цыбулю. Збірала і думала: «Завару ў макітры квас з чорных сухароў, вось і будзе халаднік». Дзяўчына спяшалася. Яна ведала: хутка пачнецца сход, скліканы партызанамі ў іх вёсцы.

Над вёскай паплылі гукі звана, яны даносіліся з калгаснага двара. Вера паднялася, з фартуха жоўтымі матылямі пасыпалася на зямлю шалупінне.

...На пляцоўцы група незнаёных людзей. Наперадзе — чалавек з суворым тварам у ваенай гімнасцёрцы. Да пытліва ўглядаўся ён у натоўп прыжмуранымі ўважлівымі вачымі. Пасля загаварыў. Камандзір партызанска галка камуніст Мікалай Паўлавіч Куракін расказаў, што ў палку шмат раненых, цяжка з прадуктамі і соллю. Воіны спадзяюцца, што знойдуць падтрымку ў вёсцы Седзічы. Ён заклікаў жыхароў яе не вазіць хлеб і мяса на німецкія нарыхтоўчыя пункты, а здаваць у полк, партызанам.

Камандзір падняў руку:

— Таварышы, полк спадзяеца на вашу свядомасць. Каму дарагая беларуская зямля, той усё аддасць і пойдзе разам з намі. Усе разам давайце вырашым, хто што дасць...

...Ад хаты да хаты хадзіла з партызанамі Вера Самалётава. Калі фирманткі з хлебам ужо збіраліся ад'яджаць, камандзір адшукаў у натоўпе Веру.

— Ну, давай развітаемся. Малайчына. Дзякую табе, — працягнуў ён дзяўчыне руку.

Вера ўзяла яго руку, горача заставила:

— Вазьміце мяне з сабой, таварыш камандзір, у ваш полк! Хачу дапамагаць. Мой брат Захар у партызанах.

— Вось гэта здорава! — засмяяўся Куракін. — Ну, добра, збірайся! У полк з намі паедзеш. Мы баявых любім, і заданне знойдзем.

Веру прызначылі сувязной палка. І пачаліся дні, поўныя небяспекі, дні змагання за вызваленне беларускай зямлі ад гітлераўскіх захопнікаў. У завею, сцюжу, дождж, днём і ноччу партызанская сувязная хадзіла на яўку ў вёскі Язвы, Гарадзец і Гамарню.

Яна збірала зброю, прыносила для насельніцтва лістоўкі з паведамленнямі Саўінфармбюро. Збірала сродкі для пабудовы танкавай калоны імя беларускіх партызан, перадавала ў полк важныя звесткі аб варожых гарнізонах. Ей удалося высветліць, які гарнізон стаіць у пасёлку імя Карла Лібкнехта, начарціць схему размяшчэння агнявых крапак. Пасля дэталёвой разведкі партызаны зра-

блі смелы напад, і гарнізон быў разгромлен. У гэтым бай было спалена 15 аўтамашын гітлераўцаў.

Аднойчы, ідучы з чарговага задання, Вера рашыла па дарозе зайсці да бацькоў, паглядзець сваю школу. Дзень быў вясновы. Па небе павольна паўзлі хмаркі. «Трэба ваду з кадзі выліць, — падумала Вера, падышоўшы да дому, — набярэцца новая, можна будзе памыць бялізну». Абхапіла кадушку і заглядзелася ў люстэрка вады. У ім відаць быў край неба, Верын твар, пацеркі па шыі. Вада пахнела балотам — застаялася, на сценках кадзі мох. Сабрала сілы, нахіліла кадушку, выліла ваду. А калі разагнулася, убачыла конных паліцаў. Хата была акружана. Начальнік паліцыі Сямён Старавойтаў нецярпліва круціў

ВЯРНУУШЫІЯ ў полк, адажна партызанка далажыла абстаноўку. Наступнай ноччу былі знятые вартавыя, узарваны мост і пушчан пад адхон эшалон з жывой сілай і танкамі ворага.

У полі гуляла мяцеліца. Трывожна шумелі голыя дрэвы. Па дарозе ішоў партызанска полк. На скрыжаванні дарог камандзір падняў руку. Самалётава злезла з каня, развіталася з камандзірам, адышла ўбок. Партызаны крычалі ёй слова развітання. Дзяўчына ў адказ ківала ім галавой, углядалася ў твары тых, з кім дзяліла баявое юнацтва.

Калі апошняя коннікі схаваліся ўдалечыні, Самалётава павольна накіравалася да вёскі Малінаўка, што ў Быхаўскім раёне. Яна ішла

ЯШЧЭ АДНА СТАРОНКА...

руках бізун. Вера застыла ля перакуленай кадушкі.

— А ну, хлопцы, хапайце партызанку!

Пакацілася па двары бочка. Вера кінулася за хату, на гарод, а адтуль да лесу. Хутчэй! Хутчэй! Старавойтаў злосна зарагатаў:

— Гэй, ты! Не спяшайся так. Далёка не ўцячэш!

АКРЫВАУЛЕНЮ, з выбітымі зубамі падабралі людзі Веру і перадалі ў полк.

Калі Самалётава зноў вярнулася ў строй, яна прасілася на са́мую небяспечную аперацыю, разам з мужчынамі ўдзельнічала ў баях, хадзіла ў разведку.

...Стукнулі дзвёры бліндажа.

— Самалётава, да камандзіра палка!

Куракін чытаў нейкую паперку. Падняў очы на дзяўчыну.

— Хутка стала на ногі, малайчына! Сядай, размова ёсьць... Паступілі звесткі, што пад Баркаластавам захопнікі ахоўваюць мост. Трэба праісці ў вёску, звязацца з надзеінымі людзьмі, даведацца, як ахоўваецца мост, дзе размешчаны агнявый крапкі, і тэрмінова вярнуцца ў полк. Ясная задача, Самалётава?

— Ясная, таварыш камандзір. Прыйкурыўшы самакрутку ад свечкі, ціха дадаў:

— Слухай, Вера, аперацыя адказная. Можаш сустрэць паліцэйскіх звяруг. Аб тваёй разведцы здагадацца не павінны. Зразумела? Памятай аб адказнасці задання... Не байшся? Ну, камсамол, давай руку на развітанне...

на чарговое заданне. Але выканаць яго Веры не ўдалося. Калі самай вёскі фашисты схапілі яе, У сумцы знайшлі патроны, лістоўкі.

У санях са скрученымі рукамі Самалётаву павезлі ў Седзічы. Тут жа, на вуліцы, у 20-градусны мароз азвярэлія гітлераўцы сарвалі з партызанкі вонратку.

Жыхары сяла бачылі, як дзяўчыну са звязанымі рукамі падвялі да студні. Гітлеравец выцягнуў вядро вады і выліў ёй на галаву. Гэта паўтаралася некалькі разоў. Потым яе завялі ў дом, і пачаўся допыт.

Здзекаваліся з Веры ўвесь дзень і вечар. Яе некалькі разоў адводзілі ў свіран, затым зноў выводзілі на допыт. Толькі адзін раз адкрыла Веру рот і крывей плюнула ў твар каменданту. Дзяўчыну зблізі і зноў кінулі ў свіран. Позлім вечарам да яе прыйшла маці. Калі Таццяна Рыгораўна наблізілася да неялічкага акенца ў свірне і паклікала Веру, адказу не пачула. Вера ляжала ў непрытомнасці, вальасы яе прымерзлі да падлогі. Патруль адагнаў маці ад акна, і яна ўсю ноч прастаяла ля свірна. А раніцай ад камендатуры ад'ехала заўкрыта аўтамашына, у якой везлі мужскую дачку беларускага народа. Фашисты пад'ехалі да Дняпра, разбілі лёд і спіхнулі Веру ў раку.

Так загінула адважная партызанка, верная дачка беларускага народа Вера Самалётава.

Так абарвалася гэта мужнае жыццё, аддадзеное Радзіме...

Мікола Жыгоцкі

Магілёўская вобласць.

Любіце...

Людзі, не сейце варожасць
на свеце,
Кветкамі лепей планету
засейце.
Хай хрызантэмы аж
з Хірасімы
Вырасцяць людзі цудоўнага Крыма,
Хай беларускія нашы гваздзікі
Сеюць на горных вяршынях таджыкі.
Хай усміхаюца ружам
рыжане
І англічане і парыжане.

Ну, а дзяўчата далёкага
Чылі
У ружавым масле
каб косы мачылі.
Кветкамі хай зарастаюць акопы,
Кветкі, дзе сёння плацдармы
Еўропы.
Кветкі садзіце,
каханым дарыце.
Любіце...
Жывіце...



* * *

* * *

Усё мне давала
маці:
Калыску, затым
калыханкі,
Бяссонныя ночы
і ранкі.
Сваёй неразумнай
малышцы
Шукала разумнае
ў кникцы.
Уплятала у косы дачушкі
Прыгожыя стужкі.
Купляла мне сышткі
і ранцы,
Дарыла
мене
песні
і танцы.
Дала мне
блакітныя
вочы,

I гонар
і лёс мой дзяўочки.
Дала мне
матуля
Каб я нарадзіла
дзіцё.
Дала мне
матуля
сілу,
Каб сеяла,
жала,
касіла.
Мне сілу дала,
наказала:
Каб лёгкіх дарог
не шукала.
Дала мне матуля
ўсё гэта,
Каб я не была пустацветам.

Хусцінку рве маю вятрыска,
Злее, чамусь збіае з ног,
А я адчула, як ён блізка,
Старэнкі стоптаны парог.
І я адчула, як матуля
Сваю дачку да сэрца туліць...

Куды б ні звалі мяне
далі,
Дзе б ні вазілі паязды,
Мяне к сабе заўсёды
звалі
Парог матулін,
край мой, ты!

* * *

Ёсць на свеце дарогі.
У начэй ёсць світані,
Ёсць у сэрца трывогі,
Ёсць у сэрца шукані.
І шукані не славы,
Ані лёгкага хлеба,

Проста кожнаму сэрцу
Шчасця крышачку трэба.
І таму яно б'еца,
І таму яно тужыць,
І кудысьці ўсё рвеца,
Усё шукае, ўсё кружыць...

ШЧЫРАЙ ПРАЦАЙ

Сцяжынка вядзе да жывёлгагодоўчай фермы. Пяты год Еўдакія ходзіць па ёй. Прыйехала яна сюды яшчэ студэнткай, праходзіла тут практику. А потым у Калінкавіцкім заатэхнічным тэхнікум прыйшло пісьмо. У ім праўленне сельгасарцелі імя Леніна прасіла дырэкцыю накіраваць да іх заатэхнікам Еўдакію Веку.

І яна прыйехала.

Была гарачая пара. Калгаснікі рыхтаваліся да зімойкі жывёлы, здавалі на мясо выбракаваныя маладнякі. Сярод цялушак Еўдакія ўбачыла племянных.

— Трэба пакідаць племянных цялушак у гаспадарцы,—сказала яна заатэхніку, які завіхайці ля машыны.

— Знайшла каго вучыць,—буркнуў той.

Дзяўчына пакрыўдзілася і

адышла. Але на наступным падзежні праўлення папрасіла слова.



— Нельга так адносіцца да племяннінныя справы. У калгасе няма кнігі злучкі кароў. Таму выбракаваныя маладнякі працаюць на мясе разам з племянным.

Члены праўлення падтрымалі Еўдакію. Сапраўды, нельга так працаўца. Еўдакія завяла кнігі злучкі лепшых цялушак і кароў. На папаўненне дойнага статка пачалі адбіраць лепшыя маладнякі. Выбракаваныя бычкі і цялушкі ішлі на нагул.

Ды ці толькі гэта? Шмат абавязкаў у заатэхніка. Як-нік, а ў калгасе больш за паўтары тысячы галоў жывёлы. Тут трэба ўлічыць і наяўнасць кармоў, і размяшчэнне пагалоўя, і дабівацца ўкаранення новага, перадавога. Менавіта па ініцыятыве Еўдакіі ў калгасе быў арганізаваны пункт штучнага асемянення, што скараціла ялавасць кароў.

А колькі часу аддае заатэхнік работе з людзьмі! Маладой дзяўчынай прыйшла на ферму

Ева Мячыкава. Цяжка было ёй спачатку. Рукі не служаліся, каровы таксама. Заатэхнік памагала дзяўчыне і словам і спрабай. Цяпер Ева—адна з лепшых даярак калгаса. А лепшых у калгасе многа. Нездарма па вытворчасці малака ён займае першае месца ў Буда-Кашалёўскім вытворчым упраўленні. І немалая заслуга ў гэтым заатэхніка Еўдакіі Века. Яна арганізавала на ферме пачатковую школу жывёлаводаў. Тут набываюць веды даяркі, свінаркі.

А ці мала часу яна аддае дэпутацкай справе? Да Еўдакіі Платонаўны Века — дэпутата Вярховнага Савета БССР—звяртаюцца за парадай, са скаргамі выбаршчыкі. І тут яны знаходзяць параду і дапамогу.

Еўдакія Платонаўна стала паважаным чалавекам у калгасе. Гэтага яна дабілася сваёй шчырай працы.

М. ЖУРА

Буда-Кашалёў.

ПАДАРУНАК

Міхась СКРЫПКА

(Аднаактавая камедыя ў дзвюх карцінах)

Мал. Ю. Архіпава

Дзеючыя асобы:

Міхаіл Маркавіч, калгасны брыгадзір.
Ніна, яго жонка.
Людка, іх пяцігадовая дачушка.
Алімпа, шматразовая ўдава.

Карціна I

Утульны пакой. Справа спальня. Ніна прыбірае са стала. Па падлозе на чацвярзінках поўзае Міхаіл Маркавіч, на ім верхам сядзіць Людка.

Міхаіл Маркавіч. Ну, злазь, сарока!
Людка. А я не сарока, я Людка.
Міхаіл Маркавіч. А як Людка, то і злазь хутка.
Людка. І не злезу, пакуль не скажаш «Людка, міленька, залацен'кая дачушка, злазь».
Міхаіл Маркавіч. Людка, міленька дачушка, злазь.
Людка. А залацен'кая не сказаў?
Міхаіл Маркавіч. Ну, залацен'кая, злазь.
(Людка злазіць. Міхаіл Маркавіч падкідае яе некалькі разоў пад столь. Людка ўйкае, але просіць «яшчэ, яшчэ!».)

Ніна. Ну, хопіць, хопіць,
песта! Бацьку хутка на работу.
Людка (пакрыўджана).
І зусім я не песта. І... не бацька,
а татка! (Да бацькі). Татка,
вазьмі мяне з сабой на ферму.
Я цяляткам муражку дам.

Міхаіл Маркавіч. Малая ты яшчэ, цяляты забрыкаюць.

Людка. Не бойся, не забрыкаюць. Я ўчора рабен'кай цялушачцы лусту хлеба дала,
дык яна язычком маю руку падзала.

Ніна. Вырасцеш — будзеш
татку памочніцай.

Людка. Я і так яму па-
магаю.

Ніна. Ну, ідзі, памочніца,
у спальню, там твае цацкі,
гуляй.

Людка. І пайду. Вось
і ўсё. (Выходзіць).

Ніна (да Міхаіла). Дужа ты яе песціш.

Міхаіл Маркавіч. Ласкай дзіця не раздурыш. Гэта
не дарослага.

Ніна. Я то бачу. Дужа ты мяне напесціў. На ласкі часу
не хапае. То ў брыгадзе, то ўсё нешта піша і піша.

Міхаіл Маркавіч. А як жа. І гэта трэба. (Садзіца,
піша).

Ніна. Бывала... на руках насіў.

Міхаіл Маркавіч. Бывала... Да вяселля я думаў,
што ў цэлым свеце няма лепшай дзяўчыны. Анёлак ды годзе.
А праз год-другі, гляжу, уга! — у майго анёлка крылцы ад-
падаюць, а замест іх і рожкі пачалі праразацца. (Смлецца.) Каханне да жаніцьбы — адно, а сямейнае жыццё — другое.

Ніна. А я лічу, што сямейнае жыццё гэта нешта яшчэ
мажнейшае, чым праста каханне.

Міхаіл Маркавіч. Супраць нічога не скажаш. Быва-
ла, толькі адну цябе любіў, а цяпер жа і гэтае чарцянє,
Людку.

Ніна. А скажы, добрая яна ў нас?

Міхаіл Маркавіч (смлецца). Дзіва што! Яна ж наша
дачка. І сава сваіх дзяцей хваліла; і самыя дзюбатыя, і самыя
лупатыя. (Абодва смяюцца).

Ніна (заглядаючи на стол). Што ты там пішаш?

Міхаіл Маркавіч. Пішу ў газету пра нашых даяракак.
Ніна. Пра мяне, напэўна, ні слова?

Міхаіл Маркавіч. Сама ж ведаеш, няёмка. Во, скака-
жуць, жонку хваліць.

Ніна. А як раней дык пра
мяне першую пісаў.

Міхаіл Маркавіч. Дык
гэта ж было калі! Як толькі ты
прышла ў маю брыгаду.

Ніна. Гэта тады, як ты ў
мяне толькі крылцы бачыў?

Міхаіл Маркавіч. Во-
во, жоначка, як у сук уляпіла! (Устае, кладзе напісане ў
стол). Ну, мне пара. (Выхо-
дзіць, пацалаваўши ў лоб жон-
ку).

Са спальні Людка заве маці.

Людка. Мамка! Мамачка!
Глянь, як Мурка з цыбулінай
гуляе. Хуценька ідзі сюды! (Ні-
на выходзіць. Нейкі час на сцэ-
не нікога. Потым ціхен'ка ад-
чыняюча дзвёры і высоўваецца
галава Алімпы).

Алімпа. Ніна! (Захо-
дзіць.) Ой, ей! Нікагусенькі!

Агу! Дзе ты там? (Разглядае
кругом). Глядзі ты! Не прыбра-
на, не заслана. Як у мяне, бы-
вала. Доля бабскай! І на работу

ідзі, і мужыка глядзі, і дзяцей дагледзь. І нікуды ні прайдзі, і
праедзь. А тут яшчэ выдумала акадэмію нейкую горацкую кан-
чаць. І сапраўды, гора горацкае. Тры ж гады мяне слухала
і не вучылася. А гэта за разум, кажа, узялася. А мне здаец-
ца — згубіла той разум. Мужык брыгадзір, гроши жменяй
грабе, і сама зарабляе, дай бог. Дык яшчэ мала, дык у акадэ-
мікі яшчэ лезе. Вось так і маладосць пройдзе, дзеци асидуць,
агрубеес, фігуру згубіць. (Глядзіцца ў лютэрка.) Я ўжо нашто
тримаюся, а і то падалася. А не дай бог яшчэ адно дзіцё на-
радзіць, ці з людзьмі ў поле дзень пры дні хадзіць. Адразу
твар як вярэпаўка стане. (Глядзіцца ў лютэрка). Хаця і то
Нос як насенны агурок. Ой! Нехта ідзе. (Уваходзіць Ніна).

Ніна. Я то чую, нехта кілакаў.

Алімпа. Гэта я кніжку прынесла.

Ніна. Ну як, спадабалася?

Алімпа. Ат, сумна дужа. Мне каб больш пра каханне.
Каб цалаваліся, страліліся. Ты мне такое што-небудзь падбяры.

Ніна. Пашукаем.

Ніна дастае з шафы кнігу і падае Алімпе. З кнігі сыплюцца
на падлогу гроши.

Алімпа. Ой, што гэта? Гроши?

Ніна (эздзілена і адступіўши назад). І сапраўды гроши.
(Падбірае і лічыць). Дзесяць, дванаццаць, сорак, семдзесят. Ой,
цэляя сотня. А во яшчэ дваццаць!

Алімпа. Што ж бы гэта значыла? У кнізе столькі грошай?

Ніна (разгублена). І сапраўды.

Алімпа. Чакай, чакай, галубка. Тут нешта ёсьць! Твой
часам нікуды не ходзіць?

Ніна. На работу і ўсё.

Алімпа. Я не пра гэта. Начуе ён заўсёды дома?

Ніна. Заўсёды. Праўда, адзін раз не начаваў, як быў на
нарадзе ў раёне.

Алімпа. Во, во! На нарадзе... Ведаем мы гэтая нарады.
Толькі хто ім рады.

Ніна. Ты ўжо абы чаго не выдумляй. Мой Мішка не такі.

Алімпа. Усе яны не такія, а гэта кія. Усе на адзін капыл
пашыты. Я волыт, дзякую богу, маю. Памятаю, быў у мяне
ні то трэші, ні то чацвёрты. Геркам зваўся. От ужо быў артыст!
Бывала, жонку цалуе на гулянцы, а ў мяне вачыма страліе.
І што ж. Хутка да мяне перабраўся. Ну, думаю, у мяне не
вельмі пастраляеш. Але дзе там! Неяк вясной у суседкі на
вяселлі толькі я адварнулася, а ён куму за бок ужо абнімае.
Ну, я яму... А ён мне здачы... Тады я яго за каўнер, ды за
парог з хаты...

Ніна. Дзе ж ён цяпер?

Алімпа. Сабакам сена косіць. А мне што? Трыццаць
рублёў кожны месяц аліменты, як з ружжа. Ды ад другога
на дачку столькі ж атрымліваю. Так што, я не дужа гарую.

Ніна. А дзе ж твае дзеци цяпер?

Алімпа. Дзеци ў мяне дагледжаныя: хлапчук — у маці,
а дзяўчынку юнецтва бяздзетная ўзяла на выхаванне.



Ніна. А ты, як тая зязюля?

Алімпа. Затое вольная птушка. Адна бяды ў мяне толькі, нешта мяне на мужыкоў не шанцуе. Але я не вельмі плачу... Хопіць на мой век...

Ніна (разгублена). Што ж мне рабіць? Не можа быць, каб мой... Ен не такі.

Алімпа. Яшчэ раз кажу. Усе яны такія, што трымай мацней лейцы. Можаш не сумнявацца, твой ужо нейкую знайшоў. У мяне на гэтую справу нюх тонкі. От пабачыш. Але, каб не мяшаша ў ваныш сямейныя гешэфты, я пайшла.

Ніна (адна). Што ж гэта? Няўжо яна праўду кажа? (Падумаўши). Цяпер мне зразумела, чаму ён ужо трэці месяц не ўсе гроши аддае. Чакай, галубок, шыла ў мяшку не ўтойш. (Глядзіць у акно). Ой, здаецца, ідзе! (Кладзе гроши ў книгу і ставіць яе на месца. Уваходзіць Міхаіл).

Міхаіл. Дай, Нінка, чаго-небудзь перакусіць.

Ніна. Што ж так рана?

Міхаіл. Трэба ў раён з'ездіць.

Ніна. Што так прыспічала? Пакуль заедзеш і рабоце канец. (Насцеражыўши). Чаго добра, яшчэ заначуеш.

Міхаіл. А як трэба, то трэба. Ты мне, Нінка, дай лепш чаго-небудзь з сабой, а то, бывае, становая закрыеца.

Ніна. Я зараз каўбасы прынясу! (Выходзіць за дзвёры і назірае, як Міхаіл хуценька вымае гроши і хавае ў кішэню).

Ніна уваходзіць з каўбасой...

Ніна (хвалючыся). Вам на дваіх?

Міхаіл. Што?

Ніна. Я кажу: на дваіх?

Міхаіл. Да не. Я адзін. Старшыня не едзе.

Ніна (падазрона глядзіць). А? Адзін. А я думала...

Міхаіл (жартуючы цалуе і шпарка выходзіць). Вярнуся позна, а можа і заўтра.

Ніна. Як адпусціць.

Міхаіл. Што?

Ніна. Я кажу, як сябры адпусцяць.

Міхаіл (паціснуўши плячыма, выходзіць). Адпусцяць.

Карціна 2.

Вечар. Ярка гарыць свято. Вакол стала бегае ў адной кашульцы Людка, а за ёй макі.

Ніна. Людка, кладзіся спаць!

Людка. А я не хачу. Я татку буду чакаць.

Ніна. Цябе яшчэ не хапала.

Людка. І нічога я не хапала.

Нехта стукае. Уваходзіць Алімпа з мужчынскім капелюшом у руках.

Ніна. А, гэта ты, Алімпа? Заходзь, заходзь.

Алімпа. Дзякую, дзякую. Ну што, яшчэ няма?

Ніна. Няма. А што гэта ў цябе за капялюш?

Алімпа. Гэта мне трафей ад Рамана застаўся. Табе прынесла. Падумай добра, дык сеня і табе можа згодзіцца...

Ніна. І хто б падумаў...
Хто б падумаў!

Алімпа. Я табе сваё, а ты сваё... Усе яны такія. Другі такі лісі прыкінца, хоць ты да раны яго прыкладзі, клянеша ў вечным каханні: «Ты ў мяне адна на свеце...» А імя тваё пры кожным пацалунку блытае. То Зіна, то Люся, а тваё цераз два на шостае. А ты хацела, каб твой лепшы быў...

Ніна. Даўк я ж за ім ніколі не здзіважала нічога.

Алімпа. Нічога... А каторы ўжо месяц, як адна нейкая, з-пад Слуцка, усё пісьмы піша, а ён ёй акуратна адпісвае.

Ніна. Даўк жа яны дзелянца вспытам работы, адзін з другім раяцца.

Алімпа. Дзіва што! А ты і вушы развесіла. Раяцца... Ведаем мы гэтыя парады, гэты абмен вопытам... Спачатку вони абліяеца, а тады і жонку прамяніяе. А ты хоць раз чытала, пра што яны там пішуць... Яны ж, пэўна, як тыя шпіёны, шыферам перапісваюцца.

Ніна. Нічога ў галаву не ідзе. Усё з рук валіцца. Сеня на праўленне калгаса не пайшла. Прэміраваць лепшых калгасінкаў будуть.

Алімпа. Ой, а я ж і забылася! Цябе ж першую прэміравалі пущёўкай у калгасны санаторый.

Ніна. Нічога мне не міла. І нікуды я не паеду.

Алімпа. От дурная. Такі выпадак. Там жа столькі маладых хлопцаў. Адплаці свайму тым жа.

Ніна. Звадыяшка ты, Алімпа.

Алімпа. Дурная ты! Бывала, мой як нач дзе заначуе, дык я на цэлы тыдзень да ўсіх з'еду і там... Ды што казаць. Бывалі дні, тулялі мы... (За дзвярыма тупат ног). Ой! Нехта ідзе? Ці не твой? (Бегае, разгубіўши). Ой, дзе мне дзеца?

Ніна. Ідзі на кухню і перачакай.

Алімпа. А ты глядзі, не паддавайся. Стой на сваім. (Выбягае ў кухню. За дзвярыма голас Міхаіла.) Нінка, адчыні! Гэта я. (Ніна моўкі адчыніла. Міхаіл заходзіць і адбывае жонку, тая не супраціўляеца і апускае галаву).

Міхаіл. Прабачай, Нінка, затрымаўся. (Ніна моўкі стаіць).

Ніна. Ну, пабачыўся са сваім каҳанкам?

Міхаіл. Ты пра што гэта... Пачакай, пачакай... Ці не Алімпа тут у цябе была? Ну, даўбы я ёй, каб застаў... Я з яе зрабіў бы адбіўную. (У кухні чуцен стук вядра, потым дзынкула шыба. Міхаіл бляжыць на кухню і натыкаеца на капялюш). Хто ў цябе быў?

Ніна. А табе што?

Міхаіл. Я сур'ёзна пытаю. Чый гэта капялюш?

Ніна (у злосці). А ты думаеш, толькі табе можна, а мне дык не...

Міхаіл. Здурнела жанчына!

Ніна (вымаючы з шафы книгу, у якой былі гроши). Здурнела? А гэта што такое? Гэта яна ў цябе такая дарагая? Па сотні за адну сустрэчу...

Міхаіл. А! Вось яно што? (Заліваецца смехам). А ну, заплюшь вочы! (Ніна разгублена закрывае вочы). Міхаіл вымае з кішэні залаты гадзіннік і надзяе на руку жонцы.

Ніна (расплошыўши вочы, здзілена глядзіць то на гадзіннік, то на Міхаіла, потым кідаеца на шыю мужу і моцна цалуе). Мілы мой, родны Мішка, дык вось на што ты хаваў гроши!

Міхаіл. Признаюся, зацікаў патрошкі... Заўтра ж дзень твайго нараджэння. Я хацеў тады ж падарунак зрабіць, а ты ўсё сапсавала. Але адкуль гэты капялюш?

Ніна. Гэта Алімпічага апошняга мужыка...

Міхаіл (кідае капялюш у акно). Каб не было ў нашай хаче і смуроду ад гэтага зброду.

Ніна. Не пушчу гэту звадыяшку болей і на парог...

Міхаіл. Даўно б так. (Абнімае жонку).

Заслона.

Ніл ГІЛЕВІЧ

**

Не гаманіце, вербы, не будзіце,
Не грайце, ветры, у зялёным веци:
Яна ўсю нач пракаратала з дзіцем
І задрамала толькі на дасвеці.

Няхай прысніца ёй лясная казка:
Палінка ў пушчы, ціхі гуд чмяліны,
Бляжыць хлапчук, а ў кулачку —
маліны...

Не гаманіце ж, вербы, калі ласка.

**

Калі б не гэты справядлівы гнеў —
Высокі гнеў любі, — дагэтуль, можа,
Я і не знаў бы і не разумеў,
Як вочы свецияца твае прыгожа.

І сам душой напэўна б змізарнеў,
Як злодзей, марна загубіўши сілы,
Не разглядзеўши сэрцам воблік
мілы,

Калі б не гэты справядлівы гнеў.

КАЛІМЫ САМІ

ЛЕС дзяўчыны складваўся цудоўна. Школьныя гады застасліся ззаду. Завочная вучоба ў тэхнікуме. Накіраванне на работу. Першыя самастойныя крокі ў жыцці. Сустрэчы з людзьмі. Знаёмства з маладым чалавекам. Праз два тыдні вяселле!

— Куды спяшаешся, Вера? Падумай! Разбярыся ў сваіх пачуццях! Пазней чалавек! — Гэтых слоў, на жаль, ніхто ёй не сказаў. Вера ні з кім не параілася. А шкада. Сур'ёзныя пытанні і вырашаць трэба па-сур'ёзну.

За два тыдні знаёмства Вера паспела даведацца нямала. Ёй стала вядома, што яе будучы муж ужо быў жанаты і шлюб з першай жонкай не скасаваны. Але гэтая акаличнасць не спыніла дзяўчыну, не прымусіла задумацца і яшчэ раз усё ўзважыць.

Яна не падумала, а чаму ж расстроілася жыццё яе «жаніха» з першай сям'ёй? Не высветліла, не пазнаёмілася і з той, якія гэтак жа, як і яна, у свой час марыла аб шчасці. Чамусьці некаторым дзяўчатаам, якія выходзяць замуж за людзей, што былі жанатымі, здаецца, што іх міне лёс папярэдніцы, што яны лепшыя за ранейшую жонку. А ці так гэта?

Вера не раздумвала доўга. Справа зроблена. Але... з першых жа дзён высвяляеца, што сямейнае жыццё не клеіцца. Настойлівія намаганні Веры стварыць добрую, дружную сям'ю не знайшлі водгуку ў яе абраника. Нараджэнне дзіцяці не прынесла ў сям'ю радасці. Бацька цікавіўся малым гэтак жа мала, як і маці. Нягода за нягодай. Даўно пакінуты ўжо тэхнікум. З нараджэннем другога дзіцяці кінuta і работа. Неўзабаве пакідае муж.

Адна з малымі хворымі дзецимі, без сродкаў застаецца бесклапотная ў мінулым Вера. Дарагой цаной заплаціла яна за сваю несур'ёзнасць. Што і гаварыць, туга ёй даводзіцца. На дапамогу жанчыне, як і заўсёды ў такіх выпадках, прыходзіць наша гуманная дзяржава, яна не пакіне ў бядзе жанчыну. Суд прысудзіў у карысць гэтай маці дваіх дзяцей спаганяць па 20 руб. у месяц з бацькі-зязюлем. Але, бачыце, ён не хоча выконваць рашэнне суда. Адмаўляеца ад выплаты аліментаў. Паўстае пытанне, дык чаму ж прокуратура не стаіць на варце выканання савецкіх законоў? Чаму ж не спаганяе з такіх прайдзісветаў? Калі ён дармаед, трэба прымусіць яго працаваць. Грамадскасць таксама мірыцца з неплацельшчыкамі аліментаў, не кляйміць іх ганьбай. Ніхто не адварочваеца і не перастае падаваць руку бацьку, які кінуў без сродкаў сваё дзіця. Калі жулік украдзе, яго судзяць, а калі бацька-зязюль абкрадае сваіх дзяцей і ў маральных і ў матэрыяльных адносінах, яму ўсё даруюць.

Савецкія людзі — гуманісты па сваёй прыродзе. Нам вельмі дарагі кожны чалавек, і асабліва дзіця. Даўайце ж будзем чепрымірымымі да тых, хто азмрочвает дзіцячае шчасце, хто крываўдзіць іх!

Людзям без сумлення нельга патураць.

Перада мной на стале стосік пісьмаў. Прывылі гэтыя пісьмы з розных канцоў рэспублікі, пісалі іх розныя людзі, але ў кожным з іх чуеца крик душы — «Памажыце, парайце!»

Але як памагчы ў такім выпадку?

Толькі выйшаўшы замуж, дзяўчына зразумела, што кахае зусім іншага чалавека, з якім сябравала раней. Прасіў быць вернай, чакаць, пакуль скончыцца тэрмін службы ў арміі. Але яна не дачакалася, звязала свой лёс з чалавекам, да якога не мае нікіх пачуццяў, зрабіла памылку.

Сям'я, сумеснае жыццё з нялюбым мужам, нават з'яўленне дзяцей не прынеслі шчасця. Наадварот, зрабілі жыццё невыносным. Вінаватыя ва ўсім, паводле слоў аўтара пісьма, толькі муж. А ці ж так гэта?

Звязаўшы свой лёс з нялюбым, дзяўчына не прынесла і яму радасці, яна сапавала не толькі сваё жыццё. Ад мужа патрабуе яна цеплыні і ласкі, а сама ўвесі час думает пра мінулае.

Ці наладзяцца добрыя адносіны ў гэтай сям'і? Магчыма, наладзяцца. Бывае і так, што жанчына пачынае разумець, што да мінулага звароту няма, пачынае ўважліва аналізаваць свае сямейныя адносіны, заўважаць у сваім мужы не толькі дрэнныя якасці, тактычна памагаць яму выпраўляць недахопы, і нарэшце паміж мужам і жонкай узнікаюць узаемаразуменне і павага. Будзем спадзявацца. Будзем таксама спадзявацца, што гэта непрыемная гісторыя, у якую трапіў аўтар нашага пісьма, паслужыць перасцярогай для іншых.

Няхай ведаюць, што каханага чакаць нялёгка, чакаць таксама трэба ўмець, для гэтага патрэбны вытрымка і цярпівасць, настойлівасць і вера.

Наша жыццё багате ўзорамі беззапаветнай адданасці і дружбы паміж людзьмі. Можна прывесці шмат прыкладаў стойкасці і вернасці, гарачага кахання і адданасці паміж людзьмі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. З цяжкіх франтаў дарог чакалі каханых гадамі. Верылі і спадзяваліся, пакутавалі, але каханых не забывалі. Ці не сама аўтар нашага пісьма вінавата ў тым, што здарылася? Яна мела магчымасць весці перапіску і нават сустракацца з каханым, але не змагла дачакацца яго.

Не хапіла ў дзяўчыны мужнасці змагацца за сваё шчасце. Зрабіўшы ў жыцці няправільны крок, трэба цяпер імкнунца не паўтарыць яго зноў, трэба знайсці ў сабе сілы стварыць моцную, дружную сям'ю. Цяпер у першую чаргу неабходна думачь аб дзецих. А ім вельмі патрэбна дружная сям'я.

Так думаю я, а чытачы, спадзяюся, скажуць сваё слова.

Адна з чытачак часопіса звяртаецца ў рэдакцыю з просьбай памагчы ёй разлюбіць сямейнага чалавека.

Каханы мае жонку, двое дзяцей, нікай увагі на дзяўчыну не звяртае, а яна без яго жыцця не можа. Што паравыць у таім выпадку? Адказываем на гэтае пытанне праз часопіс.

«Дарагая Надзея!»

Вы просіце нашай парады. Паверце — даць яе нялёгка. Гатоўных рэцэптаў на ўсе выпадкі ў жыцці не бывае. Давайце паговорым адкрыта. Лічыць сябе няшчаснай у 22 гады не трэба. Па сутнасці вы толькі пачынаеце жыццё. На вашым шляху супрэнеца яшчэ свабодны чалавек, якога вы пакахаеце паспраўднаму і які адкажа вам узаемнасцю.

Мяркуючы па пісьму, вы нават не ведаеце, як ваш каханы адносіца да вас. Магчыма ён і не думает пра вас. А можа ён і здагадваеца аб ваших пачуццях, але, як сапраўдны, сумленны чалавек, не хоча збочваць з дарогі, не хоча разбураць сям'ю. Пачуццё да такога чалавека павінна даць вам сілы, пазінна захаваць вас ад памылкі ў жыцці. І гэтае ж пачуццё павінна даць вам сілы жыцця і працаваць так, як і патрэбна сапраўднаму чалавеку.

Чужы муж, бацька дзяцей! Пасягачъ на яго не мaeе маральнага права ні ёдна паважаючая сябе жанчына, як бы яна яго ні кахала. Пастаўце сябе на месца яго жонкі. Яна пражыла

ЭЖРАН

Вам, маладым дзяўчатам, што толькі пачынаеце жыццё, напэўна будзе цікава паглядзець новую мастацкую кінаапесць «Ранішняя паязды», створаную маладымі рэжысёрамі Л. Мірскім і Ф. Даўглацинам на кінастудыі «Масфільм» пасцэнтарыю А. Зана і І. Кузняцова.

Кінакарціна раскажа вам аб жыцці нашай рабочай моладзі, яе радасцях і засмучэннях, працы і каханні, марах і планах.

Светлая, чыстыя чалавечыя адносіны, сапраўдная дружба яднаюць галоўную герайні фільма Асю і яе сяброду Гену, Севу і Толіна. А вось Павел — гэта цяжкі і складаны характар, які жыве па-за грамадскімі сувязямі і інтарэсамі. Ён многага дабіваўся ў жыцці сам і таму лічыць сябе свабодным ад якіх-небудзіх абавязкаў у адносінах да грамадства. Конфлікт фільма — сутыненне калектыву і чалавека, які лічыць, што можна працаваць па-за грамадствам. Ася для Паўла не толькі любімы чалавек, але і сувязь са

Кадр з кінафільма «Вялікія і маленікі».



некалькі год з мужам, ёсь дзеци. Гэта ж вельмі і вельмі сур'ёзна. Муж і жонка дзеляць паміж сабой і радасць і гора. Жонка аддала свайму мужу маладосць, насіла пад сэрцам яго дзяцей. Колькі бяссонных начэй ім аддала! З гэтым нельга не лічыцца. З чужім мужам вы ніколі не былі б шчаслівія. Гэты чалавек ніколі не мог бы цалкам належаць вам. Ён раздвоўся б паміж дзвюма сем'ямі. І на вашым сумленні заўсёды ляжала б пляма.

Сумленная дзяўчына ніколі не пойдзе на тое, каб разбіць сям'ю. Дзецим жа патрэбен бацька, ім яго ніхто не заменіць. І чаму, па якому праву трэба зрабіць няшчаснай маці двах дзяцей? Нельга не лічыцца і з грамадскай думкай, якая, безумоўна, асудзіць вас. А па жыцці трэба ісці з высока ўзнятай галавой. Трэба так жыць, рабіць такія справы, каб не было сорамна глядзець людзям у очы. Падумайце над нашым адкрытым пісьмом, і вы, спадзяюся, зробіце правільны вывад. Усім вядома, што час — лепшы лекар. Прыгледзіцесь да людзей, якія вас акружаюць. Сярод іх ёсь шмат добрых, цікавых, вартых вашай увагі. Адзін з іх, магчыма, і стане сапраўдным вашым каҳаннем».

Хацелася б і яшчэ закрануць адно пісьмо, аўтар якога настойліва патрабуе адказу праз часопіс.

На працягу трох год гэтая дзяўчына сустракаеца з жанатым чалавекам. Паводле яе слоў, пра гэта ніхто не ведае. Але ці ж могуць не ведаць гэтага аднасяльчане і жонка. Яна ж не можа не адчуваць перамены ў адносінах да яе мужа. А гэты «канспіратар», як відаць з пісьма, і да жаніцьбы сябраў з дзяўчынай, з якой цяпер папацёмку сустракаеца, саромеючыся людзей, але не ажаніўся з ёю. І вось бесхаректарная дзяўчына забыла крыду і тайком бегае на спатканні да яго. Да чаго могуць прывесці гэтыя сустрэчы? Магчыма, дзяўчына



Першынец беларускай хіміі — Полацкі нафтазавод — адпраўляе спажыўцам эшалоны з нафтапрадуктамі. На здымку: таварны аператар Полацкага нафтазавода камсамолка Галіна Зуева.

Фота К. Міхайлава.

ВІНАВАТЬЯ...

не разумее гэтага, ці не лічыцца са сваёй рэпутацыяй, а дарэмна. Гады ідуць. Ёй 28 год. Пара падумаць аб жыцці сур'ёзна. Магчыма, яна прачытае гэтыя радкі і пазнае сябе. Пажадаем жа ёй разумна глядзець на рэчы. Нядобра, недастойна сумленнага чалавека разбураць чужое жыццё дзеля сваіх інтэрэсаў.

Прыносіць людзям радасць, жыць для іншых, бачыць вакол

сябе шчаслівых, памагаць стаць шчаслівім людзям — вось ідэал сучаснага чалавека, чалавека камуністычнага грамадства. Будаваць асабістасе жыццё трэба так, каб не было сорамна ні перед людзьмі, ні перед сваім сумленнем. Нельга паддавацца пачуццю, даваць волю толькі свайму сэрцу, так можна збочыць з прамсай дарогі.

А. ЕЛАГІНА

светам, без якога жыць яму вельмі цяжка. Але Павел церпіць паражэнне ў канханні і зноў застаецца адзін са сваёй незалежнасцю, з якой не ведае, што рабіць...

Ролю Паўла тонка і глыбока выконвае артыст Анатоль Кузняцоў. Асю іграе Валерія Малевіна.

У фільме занята шмат моладзі: Сева — Л. Прыгуноў, Генку і Толіка іграюць студэнты Усесаюзнага дзяржунага інстытута кінематографіі В. Малышаў і Л. Рэутаў.

А вам, жанчынам-маці, варта паглядзець мастацкую кінакарціну «Вялікія і маленкія», у аснову якой пакладзена «Кніга для бацькоў» А. Макаранкі. Гэты фільм, паставлены рэжысёрам Марынай Фёдаравай на кінастудыі «Масфільм» па сцэнарыю I. Маневіча, складаецца з трох самастойных навэл.

У першай навеле маці, якая жыве дзесяці адзінаццатагодзового сына, не разумее і не падтрымлівае мастацкага таленту

Кадр з кінафільма «Ранішнія паязы».



свайго Боры. У выніку хлопчык уцякае з дому, перастае любіць і паважаць маці. У другой навеле маці, якая аддала дваццаць год свайго жыцця любімай спраўве — работе — ў бібліятэцы, з горыччу бачыць, што яе дачка выраэла спешчанай эгаісткай, — яна прывыкла браць ад людзей усё, нічога не даючы ўзамен. Нарэшце, у трэцій навеле гутарка ідзе аб tym, як многія жанчыны калечачь лёс сваіх дзяцей, ускладаючы вельмі вялікія надзеі на мужа і не працуячы.

Ролі галоўных герояў выконваюць папулярныя актрысы Валянціна Уладзімірава (знаёмая нам па фільмах «Прыжон на зары», «Усё пачынаецца з дарогі», «Простая гісторыя» і іншых), Ніна Меньшыкава («мама» Вера ў «Дзяўчатах») і Соф'я Паўлава.

І наляяровая кінакамедыя «Незвычайны горад» вытворчасці кінастудыі «Масфільм», напэўна, спадабаецца вам. Аўтары сцэнарыя — Н. Эрдман і Н. Зіноўеў, рэжысёр-пастаноўшчык — В. Эйсімонт.

Яе герой — прадстаўнік жывучай пароды мяшчан і абывацеляў у іх сучаснай разнавіднасці. Аблапошкіну (арт. Барыс Новікаў), напрыклад, усё роўна чым займацца, толькі б было ўспеленкае месцейна. Ён абсалютна абыякавы да справы, у якой нічога не разумее, затое абанкае адміністрацыйную дзейнасць. Засыпаўшы гаспадара горада Дурава, які ад'язджае ў адпачынак, патонам паперак-хантарыстык, «спецыяліст» Аблапошкін застаецца яго намеснікам. Загад ляціць за загадам: зволіць слана, закрыць цырульню, распушціць футбольную каманду... Загмагам назначаецца асёл, у сабачую школу — новы настаўнік бегемот.

Бурная аблапошкінская дзейнасць ледзь было не загубіла горад. Раскошны банкет за кошт звярынага рацыёну завяршыўся скандалам і пажарам, і прыйшлося Аблапошкіну ўцякаць пад роў, брэх, піск,

Кадр з кінафільма «Незвычайны горад».



рогат і завыванне абраханых жыхароў горада.

У карціне ўдзельнічае вялікая група звяроў пад кіраўніцтвам дрэсіроўшчыкін Дурава, Карнілава, Ермакова, Альхавікова, Застаўнікава і Петэрсаны. Здымай фільм аператар Д. Сурэнскі.

Р. КАПЛЯ

Да мамы



Віктар ЛУКАШЕНКА

Апавяданне

ЧЭСЬ прачнүўся ад нейкага радаснага пачуцца. Расплошчваць вочы не хацелася. Ён ціха ляжаў пад кожухом, высунуўшы з-пад каўняра толькі вясунчатае кірпаты нос ды кароткую калючую чупрыну.

Пад кожухом щёпла, утульна. Пахне тытунем і дзедам. Так бы і ляжаў доўгадоўга, пакуль есці не захочацца. Але ж трэба ўставаць. Хлопчык выслізнуў з-пад кожуха і, босы, у адной кашулі, пабег да акна.

На дверы ўсё было, як і ўчора. Чэсь нават усомніўся: праспаў ён цэлую ноч ці толькі задрамаў. Але ранішніе сонца так шчыра смяялася з вільчака дзядзькай адрны, што рабенкі ад вясны Чэсеў твар расцвіў усмешкай. Хлопчык падбег да лавы, дзе ляжала яго адзенне, пацягнуў за рукаў кашулі і ўбачыў на скрыні клуначак. Квяцістая хустка, завязаная чатырма ражкамі. У ёй пяць яблыкаў, два абаранкі і цукерка. Чэсь сам сабраў гэты клуначак учора. Монца завязаў і паклаў яго на відным месцы, каб не забыць. Сёння ж ён пойдзе з бабкай да мамы, у горад. Яна хворая і ўжо больш месяца ляжыць у бальніцы.

Чэсь хустка апранаеца і бяжыць у сенцы да ўмывальніка. Ён плёскнае вадой у твар адной рукой. Другая занята — у ёй Чэсь трymae ручнік. Хвіліна-другая — і хлопчык гатоў у дарогу. Але вось бяда: бабка яшчэ не падрыхтавалася.

— Сядай за стол ды паснедай, — гаворыць яна. — Тым часам і я збяруся.

Чэсь неахвонта жуе бульбяныя аладкі, запівае іх малаком і сочыць за бабкай. Вельмі ўжо яна марудзіць!

А тут яшчэ дзядзька Глеб прыйшоў, брыгадзір.

— Добры дзень, Мікітаўна, — гаворыць ён.

— Добры, добры, — адказвае бабка, працягваючы снаваць па хаце. Не любіць яна, калі ёй перашкаджаюць, таму і не запрашае Глеба сядыць. Брыгадзіру няёмка. Ён пераступае з нагі на нагу, а потым павольна пытается:

— Сабралася куды, Мікітаўна?

— Сабралася... да дачкі.

— Такія справы, значыць, Мікітаўна... цягне брыгадзір.

— Што ты заладзіў: Мікітаўна ды Мікітаўна, — абрывае яго бабка. — Кажы, чаго прыйшоў?

Мал. Р. Віткоўскага

— Ганна захварэла, дзяцей няма на каго ў яслях пакінуць. І замяніць няма каму. Час гарачы, усе на полі. Можа, ты выручыш, Мікітаўна?

— Сказала ж: да дачкі іду...

— Яно вядома — свая бяда больш балючая... — топчацца на месцы брыгадзіра. — Вельмі не хацелася даручаць гэтую справу абы-каму. Ты ж колькі гадоў працавала ў яслях!

Брыгадзір змаўкае. Не адзвываецца і бабка. Толькі пасудай грукоча, корпаючыся калі паліцы. Чэсь ведае: як бабка сказала, так і будзе. З ёй нельга спрачацца. Яе нават мама слухае. Як гэтага не ведае дзядзька Глеб?! И хлопчык падае голас у падтрымку бабкі:

— Мы да мамы пойдзем, у горад! Яна у бальніцы...

— Памаўчы ты! — не вельмі ласкава абрывае бабка. — Ці пойдзеш яшчэ?..

Гэта было так нечакана, што Чэсь забыў нават закрыць рот. Бабка паволі апраналася, не звяртаючы больш увагі ні на ўнuka, ні на брыгадзіра. Нельга было зразумець, што яна вырашыла: ісці ў горад ці ў яслі. Чэсь сачыў за бабчынімі рухамі, намагаўся перахапіць яе позірк, звярнуць на сябе ўвагу. Можа, яна забыла пра бальніцу? Хай жа гляне на яго, убачыць клуначак, які Чэсь трymae перад сабой, і ўспомніць... Але сустрэўшы позірк яе вачэй, хлопчык здагадаўся: бабка пойдзе ў яслі. Рухавы носік яго зморшчыўся, падбародак задрыхкай ад крыўды.

— Ну, чаго ты, дурненкі, — сказала бабка, выходзячы з хаты. — Пачакай дзеда, ён хутка з фермы вернеца. З ім і пойдзеш.

І яркая раніца раптам страстіла для Чэся ўсе свае колеры. Яму стала сумна. Ён выйшаў на ганак і сеў на прыступку, абняўшы калені рукамі. У галаву палезлі розныя думкі. Бабка пакінула яго, і дзе да ўсё няма... А мама хворая, і ніхто яе не праведае...

У гэтыя самы час над парканам, што раздзяляе суседнія падворкі, з'яўляюцца дзве галавы. Гэта Сярожка і Віцька — Чэсевы сябры. Адзін з іх весела ўсмі-

хаетца, жмурачыся ад сонца. Другому не да смеху: паркан даходзіць яму да самых вачэй. Каб пабачыць, што робіцца ў суседнім двары, Віцька становіцца на сучкі ў плоце, і тады над парканам паказваецца яго бліскучы нос, такі заклапочаны і засяроджаны. Сучкі сухія, струхнявельныя. Яны ламаюцца, і Віцька ляціць назад у лапухі.

Сярожка не звяртае на гэта ўвагі.

— Мне татка кніжкі купіў, — кажа ён Чэсю. — Я восенню ў школу пайду.

Чэсъ таксама пойдзе ў школу ў гэтым годзе. Але падручнікаў яму яшчэ не купілі, і таму ён стрымана сумняваецца:

— Мо старая якія...

— Не, зусім новая. І сышткаў многа.

— Даёссяць стук! — устаўляе свае трывошкі Віцька, зноў паказаўшыся над парканам.

Чэсю няма чым пахваліцца, і ён ціха гаворыць:

— А я да мамы пайду сёння...

— Твая мама ў бальніцы ляжыць? — пытае Сярожка.

— Яна не ляжыць, — адказвае Чэсъ. — Яна ходзіць.

— Даўк чаму ж дамоў не ідзе?

— Яе ўрач не пускае. Гаворыць, швы разыдуцца.

— Якія швы?

— Ёй аперацыю рабілі. Разрэзлі скру, а потым зашылі.

— Мусіць, балела...

— Не, я сабе калоў іголкай скuru на пальцы, даўк нават не чутна.

— Ты сам пойдзеш? — пытаеца Віцька.

— Магу і сам. Я дарогу ведаю. Хадзіў з бабкай.

Размова сціхает. Сярожка і Віцька ўтраполіся ў сябра, чакаючы, пакуль ён пойдзе. Калі сказаў — трэба ісці!

Ён зяўў свой клуначак, замкнёў дзвёры і, схаваўшы ключ пад парогам, накіраваўся да брамкі.

— Я пайшоў, — кажа Чэсъ сябрам.

ЗАРАЗ жа за Чэсевым домам вуліца спускаецца да рачулкі. Пярайдзіш кладку, паднімешся на ўзгорак і ўбачыш заводскія трубы, велізарныя краны, вежы касцёлаў. Там горад. Паглядзіш, — здаецца, блізка, а пачнеш ісці — далёка!

Пакуль Чэсъ паднімаўся на гару, яму ўвесе час карцела азірнуцца назад, паглядзець, ці стаяць яшчэ калі плота Сярожка і Віцька. Пэўна, не вераць, што ён і сапраўды пайшоў у горад. Яны ні за што не пайшлі б — пабаяліся б. Дзіва! Гэта табе не вёска, дзе ўсяго адна вуліца. У горадзе іх, мусіць, дзесяць, а можа і сто будзе.

Думаючы аб гэтым, Чэсъ увесе час прыспешваў крок. На яго кірпачым носіку блішчэлі кропелькі поту. Вёскі ўжо было не відаць, а да горада яшчэ далёка. Пастаяў-пастаяў Чэсъ, паўзыхаў ды назад пачаў аглядацца. У горад ісці ён не баіцца, але ж тужліва неяк аднаму сярод палёў... I, можа, вярнуўся б Чэсъ дамоў, каб не нагнаў яго незнёмы падлетак. Чэсъ нават уздрыгнуў, заўважыўшы яго побач з сабой.

— Што, напалохайся? — засмаяўся падлетак. — Ты чаго стаіш тут сярод дарогі?

— Я іду... — разгублена адказаў Чэсъ.

— А куды ідзеш?

— Да мамы.

— Значыць, туды? — указаў незнёмы ў бок вёскі.

— Не, я ў горад.

— Выходзіць, мы спадарожнікі.

І яны закрочылі разам. Чэсю стала весялі. Ісці ў горад увух куды лепш, чым аднаму. Можна размаўляць, не сачыць за дарогай і не баяцца, што заблудзіш. Праўда, спадарожнік Чэсей аказаўся не з гаваркіх. Распытаўшы аб tym, што яго цікавіла, ён змоўк. Нават не сказаў, як зваць. Але Чэсъ не пакрыўдзіўся: ён жа старэйшы і яму зусім не абавязкова расказваць пра сябе маленькім.

— Піць хочацца... — неўзабаве азваўся хлопец.

— Хочаш, яблык дам? — абрадаваўся Чэсъ.

І, не чакаючы адказу, ён развязаў клуначак і працягнуў свайму спадарожніку сакавіты яблык. Астатнія чатыры паклаў у хустку, на іх — абаранкі, а зверху асцярожна ўваткнуў цукерку, размяклую ад спёкі.

Яблык так смачна захрусаў на зубах у хлапца, што Чэсю самому захацелася яблыка. І ён намеціў ужо адзін, самы маленькі. «Калі абаранкі не развалицца — з'ем», — падумаў ён. Выцягнуў — абаранкі трымаліся. Хлопчык абцёр яблык падолам кашулі, панюхаў і... паклаў назад: гэта ж для мамы! «Лепш я вады нап'юся, як прыйду», — рашыў ён і завязаў клуначак.

На дарозе затараҳцеў матацыкл. Абдаўшы хлопцаў пылам, ён раптам рэзка спыніўся.

— Эй, Юрка, ты куды? — запытаў матацыкліст, звяртаючыся да Чэсевага спадарожніка.

— У горад.

— Сядай, падвязу.

Юрка кінуў агрывак яблыка і пабег да матацыкла. «А я?» — хацеў крыкнуць Чэсъ, але не паспей. Юрка ўскочыў на заднє сядло, матацыкл ірвануў з месца і праз некалькі хвілін знік за паваротам.

Чэсъ разгублена азірнуўся. Па абодва бакі дарогі цягнуўся густы сасоннік. За ім не было відаць ні вёскі, ні горада. Вакол ні душы. Толькі хвойкі не ўскalyхнуцца, млеючы пад гарачым сонцам, як зачараваныя. І цішыня такая — не вerryцца нават, што нядайна побач з табой гучалі галасы людзей, тращаў матацыкл. Як гэта здарылася, што Юрка пакінуў яго?

Зразумеўшы, што ён застаўся адзін, зусім адзін, хлопчык прысеў пад хвойкай і няўцешна заплакаў. Так і застаў яго дзядзька Антон — іх сусед. Ён быў такі высокі, што ў вёсцы ўсе яго звалі Каланчой. Дзядзька Каланча вяртаўся з горада на веласіпедзе. Спініўшы веласіпед, ён нават не злез з сядла — а прости ўпёрся нагамі ў зямлю.

— Ты чаго тут? — пазнаў ён Чэсъ.

— Я да мамы ішоў, — яшчэ мацней усхліпнуў Чэсъ.

— Ты што ж, сам сабраўся ў горад?

— Не... Але бабка пайшла ў яслі, а дзед яшчэ з фермы не прыйшоў...

Дзядзька Антон здзіўлены прысвіснуў:

— Эге! Дык ты, значыць, адзін надумаўся... І чаго ж цяпер плачаш...

— Мяне Юрка пакінуў.

— Які Юрка?

— Той, што ішоў са мной у горад...

— Справы, брат... Ну што ж, давай па-



куль сядай на ровер ды паедзем назад да дзеда і бабы... А там разбяромся што да чаго...

Чэсъ выцер рукавом слёзы і залез на раму дзядзькавага веласіпеда. Шкада было, вядома, што не пабачыў мамы. Але ж можна было яшчэ з дзедам схадзіць да яе сёння. І хлопчык уздыхнуў з палёгкай...

Ніна ГАЛІНОЎСКАЯ

А с о т


Прыйшоў асот
На агарод,
Фанабэр, злючка
Адресціў калючкі.
— Гаспадар я ў агародзе,
Мне няхай ніхто не шкодзіць.
Хто мяне кране —
Болю не міне!
Стай смактаць з зямлі ён сокі,
Стай і тоўсты і высокі.
Замінаць пачаў фасолі,
І яна расце паволі.
Стась прыйшоў на агарод:



— Ах, нягоднік ты, асот!
Не баёся цябе, злючка, —
Вырваў з коранем калючку.

Мал. Г. Шырокавай.

М а к



Колькі бантаў, колькі бантаў
На градах хвалюеца!
Матылькі, як экспурсанты,
Бантамі любуюцца.

Спрытна сонейка трапечы:
З бантаў вырываецца.
На зямлю кладзеца вечар —
Банты закрываюцца.

Васіль СТУДЗЯНКОУ

Шпачынае пісьмо

На пясочак ля ракі
Апусціліся шпакі.
Дзюбкі чысцілі
Ля мелі,

МАМА, ПАЧЫТАЙ!


Паласкалі дзюбкі,
Пелі.


Рады сонцу і вясне!
І удзячны, пэўна, мне,
Збудаваў ім пяць дамоў!
Вось пакінулі пісьмо

На пяску. Слядоў іх шмат!
Толькі я зусім не рад:
Азбукі шпакоў не знаю
І пісьмо не прачытаю...

Акварыум

Мітусіца
у вадзіцы
Рыбка залатая.
Кот на рыбку вострыць зубкі,
Вочак не спускае.
Ходзіць кот тут цэлы дзень:
— Як знайсці мне дзверы!
Дзе?





Ганна САПРЫКА

Апавяданне

Мал. Ю. Пучынскага

СВЯКРУХА пайшла на работу ў пральню раней за ўсіх, а потым пайшоў і Андрэй, Насцін муж, на завод. Праз расчынене акно Насця бачыла, як ён таропка крочыў праз двор.

Амаль услед за ім з пад'езда выйшла Святлана, дзяўчына-суседка. На цёмным плаці ў яе белы кæўнерык, на галаве куксай закручана каштанавая каса. Касынку яна нясе ў руцэ, энергічна размахваючы ёю ў такт хадзе.

— Андрэй, пачакай! — Насця невыразна чуе Святланін глас, але бачыць, што Андрэй азірнуўся, хоць і не прыцішыў хады. А за варотамі яны ўжо хутка крочыць разам да трамвайнага прыпынку і пра нешта ажыўлена гавораць.

Такі малюнак Насця бачыць амаль штодня, але раней яна не звяртала на гэта ўвагі. Ні ценю падазронасці, ні рэёнасці. Наадварт, ёй было прыемна, што гэты дужы прыгожы хлопец, на якога заглядаюцца дзяўчата, яе муж.

Сёння на ўсё гэта Насця пачала глядзець іншымі вачымі. А прычынай была адна размова, якую яна незнарок пачула.

Учора Насціна свякруха выйшла пасля абеду на двор, прысела пад акном на лавачку адчучыць. Адразу ж падышлі супедкі, пачаліся размовы. Насця прыбірала са стала пасуду, праз адчынене акно чула іх гутарку. Раптам ле ўразілі такія слова:

— Трэба было Андрэю ў свет па жонку ездзіць? Лепей бы ажаніўся са Святланай. Гэтакая дзяўчына! — данесліся да яе словаў адной з суседак.

— А што Настасся хіба горш за Святлану? — запярэчыла свякруха.

— Адно толькі што прыгожая. А Святлана вунь рамеснае скончыла, каторы год працуе, зарабляе добра. Учора зноў у заводскай газете яе здымак быў.

Насця бачыла гэты здымак Святланы ў газете, нават павіншавала яе з поспехам, але ніколі не думала яна, што суседкі зробіць з гэтага такі вывад. Насця стаяла цяпер ашаломленая і збянтэжаная. А свякруха тым часам заступалася:

— І наша рвецца, каб дзе ўладкавацца, але мы не раім. Дома парадак навяла, а там, можа, малое будзе...

Насця пачырванила ад гэтих слоў. Але яна была ўдзячна свякрусе. Насця заўсёды адчувала, што свякруха яе любіла, а зараз, слухаючы, як яна адказвала суседкам, яшчэ больш пераканалася ў гэтым.

— Вы будзеце жаніць сваіх дзяцей па-свойму, а мы па-свойму. Нам наша нявестка хорошая. Андрэй яе любіць. А гроши мы самі зарабляем, хопіць з нас.

Прыйшоўшы з двара ў хату, свякруха не сказала ні слова пра сваю размову з суседкамі, наадварт, была ласкавая і ўважлівая да нявесткі...

НАСЦЯ

Насця ўвесь апошні час газарыла наконт работы з мужам і свякрухай, але Андрэй не спяшаўся. Часта ён прыходзіў да дому позна, стомлены. І калі Насця распачынала пра гэта размову, ён аднекаваўся, маўляў, паспееш яшчэ, напрацуешся.

Часам жартаваў:

— Куды ж ты, мая трактарыстачка, пойдзеш?

— Усё роўна, куды-небудзь пайду.

Паштальён прынёс газеты і ліст. Насця прабегла вачымі. Пісалі сяброўкі з калгаса. Зайздросці, што яна ў горадзе живе.

Што яна ім адліша?

ВІЙШЛА замуж Насця зусім нечакана. Пазнаёмілася яна з Андрэем пад вясну, калі той з некалькімі майстрамі з завода быў накіраваны ў падшэфны калгас дапамагчы падрыхтаваць і праверыць машыны да веснавой сяўбы. Убачыў Андрэй Насцю і аж збянтэжыўся ад захаплення: адкуль з'явілася такая прыгажуня? Вочы сінія-сінія, як лён, што цвіце ў полі, і ўсмешка нейкая асаблівая, прывабная і шчырая. Усё было ў яе прыгожым і акуратным — кажушок ладна на ёй сядзеў, белая вязаная хустка ішла да твару.

Увечары ў клубе Андрэй чакаў, калі прыйдзе Насця. І Насця прыйшла. Хлопец не зводзіў з яе вачэй. Пазней ён яшчэ не-калькі разоў прыязджаяў да Насці. Якраз перад самай сяўбой згулялі вяселле і звёз Андрэй у горад лепшага калгаснага мечанізатора — трактарыстку Насцю.

Дні паяцелі за дні. Насця жыла ў горадзе, і першы час усё ёй было тут нова і цікава. Выправіўшы на працу мужа і свякруху, яна гаспадарыла дома, мыла, прыбірала ў пакоі і кухні, падцірала падлогу, выбівала дарожкі. Цэлы дзень было ўключана радыё. Насця з цікавасцю слухала перадачы і падпягала сваім любімым песням.

Але неўзабаве Насця пачала адчуваць нездаволенасць сваім становішчам.

«Што ж гэта? Ад зямлі адарвалася і к небу не прыстала. А дзяўчата пішуць: як мы табе зайздросцім, Насця, што ты пераехала ў горад!»

І сёння, пазіраючы ўслед Андрэю і Святлане, Насця вырашыла: не, больш яна не будзе чакаць. Заўтра ж збярэцца і пойдзе з Андрэем, няхай ён адразу ж дамовіцца. У гараж дык у гараж.

* * *

Увечары Андрэй прыйшоў вельмі позна, калі Насця ўжо спала. А раніцай яна пашкадавала будзіць мужа. Рашила наконт работы пагутарыць з ім па дарозе, калі ён будзе ісці на працу.

Так і зрабіла. Прыватаваўшы снеданне, разбудзіла Андрэя і, пакуль ён мыўся і снедаў, пачала збірацца.

— Куды гэта ты? — здзівіўся Андрэй, бачачы, як яна стація разгладжвае адварот жакета з камсамольскім значком.

— Пайду шукаць той гараж, які ты мне абяцаеш знайсці ўжко каторы месяц.

— Кінь ты! Часу ж яшчэ хопіць. Цяпер я вельмі заняты... Свабадней стане — тады пайду і дамоўлюся, — і ён, дапіўшы шклянку чаю, пачаў нацягваць спяцоўку.

— Не, — цвёрда сказала Насця. — Я больш не хачу так.

— Ну, ну, не дуры. Не гарыць жа! Ну, я пайшоў, — і Андрэй шпаркім крокам накіраваўся на вуліцу.

Замкнуўшы дзвёры, яна дагнала Андрэя калі трамвайнага прыпынку.

— Куды ты? — яшчэ больш здзівіўся ён.

Насці было так крываўна, здавалася, зараз слёзы з'явіцца на вачах. Але навокал былі людзі, і яна стрымалася.

Трамвай спыніўся калі завода. За некалькі крокоў адсюль была прахадная. Андрэй падышоў да Насці і сказаў злосна:

— Кінь дурыць! Зараз жа ідзі дамоў. — Ён пайшоў услед за іншымі рабочымі і неўзабаве схаваўся ў прахадной.

«Што ж гэта такое робіцца, — падумала Насця. — Якое ж гэта жыццё будзе, калі мы будзем разумець так адзін аднаго?» Ей зрабілася так крываўна, што яна не змагла стрыманы слёз.

— Што гэта ты плачаш? Можа, пасварыліся? — пачула яна нечы незнамы голас.

,ШЧАСЦЕ ПОБАЧ З ТАБОЙ“



Мария Козловская

Счастье рядом с тобой

«Спачатку ёй было смешна, что тут іх таксама называють вучнямі. Не слухамі, не студэнтамі, а проста вучнямі. Смешна таму, что слова «вучань» у яе ўяўлениі было звязана з дзецьмі, з «рабятамі», як іх раней называла Галіна, працуночы ў дзённай школе... Але гэта было толькі спачатку. Вельмі хутка ёй уже здавалася звычайнім, што і саракагадовы Пятроў і поўная прыгожая

Арлова, маці траіх дзяцей, і семнаццацігадовы Вася Кандратовіч—гэта яе вучні». Так пачынаецца невялікая аповесць настаўніцы Марыі Казлоўскай «Шчасце побач з табой». Такім было пачуццё і адносіны яе герайні Галіны Андрьеўскай—таксама настаўніцы, — калі яна перайшла з дзённай школы ў вячэрнюю.

Аповесць «Шчасце побач з табой»—не першая «спроба пяра» аўтара, пра якога ўжо не скажаш «малады». І па ўзросту, і па жыццёвых назіраннях Марыя Казлоўская ўжо чалавек сталі і вонкі. І гэта відаць у яе аповесці і апавяданнях, якія не аднойчы публіковаліся ўжо на старонках нашага рэспубліканскага друку.

Пра што ж расказвае аповесць «Шчасце побач з табой»?

Перш за ўсё—пра людзей. Пра тых, хто не змог па якіх-небудзь прыгынах у свой час закончыць школу, атрымаць адукацию і, ужо часта маючы за спіной груз гадоў, маючы груз сям'і, вярнуўся ў школу «вячэрнікам». Вяр-

нуўся, каб навярстаць упушчанае, каб дагнаць тых, хто наперадзе, і, не адстаючи, крочыць з імі нага ў нагу. Праўда, гэта нялёгка. Праўда, не ва ўсіх, хто адпраўляецца ў гэтую дарогу, хопіць настойлівасці і мужнасці праўсці яе да канца.

Нялёгка і тым, хто сам, добраахвотна, узяўся дзяліць усе цяжкасці і перамогі на гэтым нялёгкім шляху са сваімі вучнямі,—нялёгка настаўнікам. Справу ж маеш не з дзецьмі, а з дарослымі, адварваннымі нярэдка ад станка, ад справы, ад іншых клюпатаў і аваўязкаў, якія ніяк нельга перакласці на нечыя іншыя плечы.

І таму, прыйшоўшы ў вячэрнюю школу, выкладчыца матэматыкі Галіна Андрьеўская спачатку не раз задавала сабе пытанне: «Няўжо ўсе яны хочуць вучыцца?» Пераконвалася яна ў гэтым паступова, усё больш і больш зжываючыся са сваёй работай, усё больш і больш прывязваючыся да сваіх вучняў, пранікаючыся іх радасцямі і горам, як уласнымі. Паступова яна пазнае кожнага


свайго вучня «наскрозь». Ведае, чым, каму трэба памагчы, што ад каго патрабаваць. Именна ў вячэрній школе без астатку запаўніле яна сваё жыццё той велізарнай радасцю, якую прыносяць чалавеку творчая праца і сустрэчы з людзьмі.

Тут жа, у вячэрній школе, у строгага матэматыка Галіны Андрьеўской (а на самай справе вельмі скромнай і наўнат баязлівай дзяўчыны) нараджаецца вялікае пачуццё да Аляксея Камінскага—цудоўнага, шчырага чалавека, з няўдалым асабістым жыццём. Тонка і тактоўна расказвае аўтар аб каханні гэтых людзей, такіх неабходных адзін аднаму...

Чытаючы старонкі аповесці «Шчасце побач з табой», хочацца самому сустрэцца з героямі кнігі, хочацца разам з імі дзяліць іх хваляванні і радасці.

І ў гэтым, відаць, поспех аповесці.

Райм чытаем нашага часопіса аваўязкова прачытаць гэту кнігу. Аўтару—жадаем новых кніг, новых поспехаў.



Насця азірнулася. Перад ёю стаяў пажылы невысокі чалавек у спяцоўцы і кепцы, майстар завода Нічыпар Іванавіч. Ён разам з прыяцелямі Андрэем прыезджаў да іх у вёску на вяселле.

І Насці зрабілася сорамна сваіх слёз, а яшчэ больш таго, што падумаў пра Андрэя Нічыпар Іванавіч.

Яна змахнула слёзы і адказала няцвёрдым голасам:

— Я хачу пайсці на завод!

— Дык у чым жа справа? Хадзем, у нас працы ўсім хопіць. Насця накіравалася ўслед за ім.

— А твой што? Не хоча пускаць цябе на завод? Што, можа, баіцца, каб не адбілі такую прыгажуню? Бач ты, да слёз жанчыну давёў...

Па дарозе яны зайшлі ў аддзел кадраў, а праз паўгадзіны Нічыпар Іванавіч прывёў Насцю ў вялізны цэх. Насця разгубілася. Усцяж, як акінучь вокам—станкі, станкі. А пасярод вялізнага цэха, нібы магістраль,—даўжэзнае палатно канвеера.

Нічыпар Іванавіч падвёў Насцю да Святланы, якая завіхалася ля станкоў.

— Вось, Святланка, вазьмі гэтую жанчыну ў свае руки. Толк з яе будзе, я яе ведаю...— звярнуўся да яе Нічыпар Іванавіч.

— Гэта ж мая суседка,—узрадавалася Святланы.—Добра, Нічыпар Іванавіч, будзем працаўца.

Насця не зусім прыязна паглядзела на сваю «саперніцу». Па праўдзе кажучы, ёй бы хацелася трапіць да каго-небудзь іншага. Але Святланы шчыра ўсміхнулася і пачала тлумачыць, што сабой уяўляе такарны станок, якія яго часткі, як на ім працаўца, як даглядаць. Насця гэта ведала яшчэ з курсаў механізатораў і ўсё ёй было зразумела. А Святлане таксама было прыемна, што яе вучаніца такая кемлівая.

У КАНЦЫ рабочага дня, калі працяглы гудок аваўязці аб заканчэнні змены, Святланы і Насця гутарылі ўжо як добрыя прыяцелькі. Насця цэлы дзень з захапленнем сачыла за работай Святланы, як тая абслугоўвала некалькі станкоў, і сама расказала Святлане пра курсы механізатораў, якія яна канчала, пра тое, што яна ведае машыны і можа вадзіць трактар.

— А я было здзівілася, што ты такая кемлівая. Добра, хутка пярайдзеш на самастойную работу,—абнадзеіла яе Святланы.

Да іх падышоў Андрэй. Яму ўжо расказаў пра ўсё Нічыпар Іванавіч, заадно па-бацькоўску палаяўши маладога мужа, што да слёз давёў жонку.

— Кеміць што-небудзь?— жартам спытаў Андрэй у Святланы, паказваючы на Насцю.

— Кеміць. Як яшчэ кеміць.

Насці не паверылася, што калі-небудзь і яна зможа стаць такім токарам, як Святланы. Але ёй было прыемна чуць гэтыя слова, і яна была ўдзячна Святлане і ў думках дакарала сябе, як гэта раней магла адчуваць непрыхільнасць да такой дзяўчыны.

Насця і Андрэй ішлі да трамвайнага прыпынку.

— А мама як здзівіцца сёння!— шчаслівая ўсклінула Насця.

Андрэй узяў яе руку ў сваю і моцна паціснуў.



ФЕДАР ГЛАДКОЙ

Да 80-годдзя з дня нараджэння

Ф. Гладкоў — пісьменнік горкаўскай школы, адзін з пачынальнікаў рускай савецкай прозы.

Творчы шлях Ф. Гладкова пачаўся задоўга да Каstryчніка. Адзін з ранніх твораў ён пасылаве М. Горкаму, свайму любімаму пісьменніку і настаўніку. «Пісаць вам патрэбна, — падтрымаў яго Аляксей Максімавіч. — У вас ёсць уменне назі-



раць жыццё, ёсць замілаванне да людзей».

Назіральнасць, уменне бачыць чалавека прыйшлі да Ф. Гладкова не адразу. Яго ўніверсітэтам была настаўніцкая работа ў гушчы працоўных мас і рэвалюцыйная дзеянасць.

Калі хлопчыку было дзвець год, яго бацькі, малазямельныя сяляне, пакідаюць вёску і пераезджаюць у Астрахань, потым увесь час блукаюць па Волзе і Каспію ў пошуках жылля і заробку. Вандруючая сям'я пабывала і на заводах Каўказа і на Кубані.

Маленьki Федзя зазнаў горыч жыцця «у людзях» і з той пары ўзnenавідзеў багацей-прыгнітальнікаў. Усёй душой ён цягнуўся да кнігі, да ведаў. Здольнаму юнаку ўдаецца по-тому закончыць гарадскіе вучылішча і атрымаць званне настаўніка.

Ф. Гладкоў, як і наш Я. Колас, выйшаў на ніву народнай асветы ў бурнія гады перад рэвалюцыяй 1905 г. і не замкнуўся ў сценах школы. Ён збліжаецца з бальшавікамі. Забайкалля, выконвае партыйныя даручэнні, вывучае працы У. I. Леніна. Пазней уступае ў рады РСДРП, у турме і ў ссылцы, у баях грамадзянскай вайны праходзіць школу пісьменніка-грамадзяніна і рэвалюцыянеры.

На гарачых слідах рэвалюцыі і грамадзянской вайны Ф. Гладкоў піша п'есу «Буралом», апо-

весці «Рунь» і «Вогненны конь». Гэта — першыя крокі пісьменніка да вялікай літаратуры новага часу, пошукі сябе і сваёй тэмы. У 1925 г. ён стварае раман аб рабочым класе — «Цемент». У ім расказваецца аб тым, з якімі цяжкасцямі аднаўлялася разбураная вайною прымісласць, як раслі і духоўна мужнелі людзі, згуртаваныя ў вялікім працоўным калектыве. З першых старонак твора мы знаёмімся з яго героям Глебам Чумалавым, рабочым-камуністам, які толькі што вярнуўся з вайны і горача ўзяўся за аднаўленчыя работы, заняў вядучую месцу на гаспадарчым фронце.

Цікава ставяцца ў рамане пытанні сям'і і новага быту. Даша Чумалава, жонка Глеба, ідзе ў першых радах працаўнікоў заўвода. Яе духоўныя сілы абуджаны рэвалюцыяй, яна як бы нанова нараджаецца на свет, становіцца ўмелым арганізаторам. «...На гэтым цементным фундаменце можна будаваць далей», — так ацаніў ролю рамана Ф. Гладкова ў савецкай літаратуре А. В. Луначарскі.

У пазнейшыя гады тэма новабудоўля ў захапіла ўсю ўвагу пісьменніка. Пяць гадоў праводзіць ён на Днепрабудзе, працуе там у газете, піша нарысы аб героях працы, аб іх барацьбе за энергію. Мастацкім летапісам гэтай буйнейшай будоўлі сацыялізма з'яўляецца яго раман «Энергія».

Баявое, праудзівае слова пісьменніка служыла свайму народу і ў дні Вялікай Айчынай вайны. Аб людзях, якія кавалі зброю для фронту, піша ён нарысы, апавяданні, аповесці «Клятва» і «Маці».

Высокага пісьменніцкага майстэрства дасягае Ф. Гладкоў у сваёй аўтабіографічнай трывогі («Аповесць аб дзяцінстве», «Вольніца», «Ліхая часіна»). У ёй мы знаходзім малаянічыя карціны жыцця горада і вёскі канца XIX, пачатку XX стагоддзя. Пісьменніку ўдаецца стварыць яркія народныя характеристы, праудзіва паказаць барацьбу рабочых супраць купцоў і прыміслоўцаў. Цэнтральнае месца ў трывогі займаюць хлопчык Федзя (сам аўтар), ад імя якога вядзеца апавяданне, і яго маці, тыповая руская жанчына з багатай і прыгожай душой. Трапіўшы на рыбныя промыслы, яна збліжаецца з Праксевіем, жанчынай-прападаркай, важаком работніц, і многае пачынае разумець па-новаму.

Людзі працы паказаны ў трывогі як сапраўдныя гаспадары жыцця, умельцы, тонкія цаніцелі хараства прыроды і мастацтва. Яны не пасіўныя пакут-

нікі, а змагары, на баку якіх праўда гісторыі.

У трывогі Ф. Гладкова расказваецца аб тым, «які шлях прайшлі людзі старэшага пакалення, якую барацьбу вытрымалі яны, каб дзеци і ўнукі іх

маглі жыць шчаслівым жыццём». Паўстагоддзя пісьменнік расказваў аб тым жа: як чалавек здабываў сабе шчасце на зямлі.

Марына БАРСТОК

ЯН МАТЕЙКА

Да 125-годдзя з дня нараджэння

У вялікага польскага мастака Матэйкі ёсць карціна пад называй «Прыгавор Матэйку». Гэта не памылка. Невялікая карціна (размер яе — выключэнне, бо мастак любіў вялізныя палотны) паказвае чытанне прысуду Яну Матэйку: «Павінен памерці!»

Рыначная плошча старога Krakava. Натоўп. Прывязаны да цяжкага кальца ганебнага слупа, у зрэбнай кашулі, побач з катам, стаіць сам мастак з журботна апушчанай галавой. Але і на тварах суддзяў німа радасці пераможці, наадварот, іх вочы выказваюць сумненне і, магчыма, усведамленне ўласнай віны.

Навошта мастаку спатрэбілася такая фантазія? Ніхто ж яго не збіраўся караць. Матэйка ў той час стаяў моцна на нагах. Поспех яго карціны «Пропаведзь Скаргі» на парыжскай выстаўцы вылучыў Матэйку ў першыя рады гістарычных жывапісцаў Еўропы. І ўсё-такі гэта карціна-пратест была намалявана!


Справа ў тым, што мастак-патрыёта, песняра польскай славы пачалі ўзмоцнена цкаваць з прычыны «кантыпатрыятычнасці» яго карцін. Гнеўны голос Матэйкі не раз выкryваў своекарыслівых магнатаў Рэчы Паспалітай, гучай супраць тых, хто давёў краіну да занядаду. Гэта «Пропаведзь Скаргі», дзе галоўны герой прадказвае каралю Сігізмунду III і польскім магнатам ганьбу і гібелю, бо ўнутраны разлад раз'ядоў краіну. Гэта і патрыёт Рэйтан, які бічаваў здраду сейма, гатавага пацвердзіць трэці падзел Польшчы («Рэйтан на Варшаўскім сейме»).

Непрыяцелям Матэйкі хадзелася б бачыць гістарычны жывапіс як бясконную оду славы. Але не такі быў вялікі жывапісец — у герайчных вобразах мінулага бачыў ён прыклады для сваіх сучаснікаў, на ўроках гісторыі падвяргаў жорсткай крытыцы маладушных кіраўнікоў польскага дваранства. Свамі творамі Матэйка ўмацоўваў веру польскага народа ў яго вызваленне.

Біографія Яна Алаізія Матэйкі (нарадзіўся ў Krakave 24 чэрвеня 1838 г., памёр там жа 1 лістапада 1893 г.) знешне ні-

чым асаблівым не вызначаецца. Жыццё яго — гэта яго карціны, якіх у Матэйкі калія 100, 90 партрэтаў і звыш 6000 малюнкаў і накідаў.

Роскіт яго творчасці ў асноўным прыпадае на перыяд польскага пастаўстання 1863 г. і першое дзесяцігоддзе пасля яго разгрому, калі Польша, паводле слоў У. I. Леніна, «была сапраўды аплотам цывілізацыі супраць царызму, перадавым атрадам дэмакратіі».



Зразумела, няправільна ба-
чиць у Матэйку рэвалюцыяне-
ра. Шляхціч і католік, улюблёны
у веліч феадальнай Польшчы,
ён выказваў мары свайго класа.
Аднак нельга і не бачыць у яго
творчасці палымяныя нацыя-
нальна-вызваленчыя імкненні.

Польскі народ яшчэ пры-
жыцці мастака высока ацаніў
значэнне творчасці Матэйкі.

У гады вайны польскія па-
трыёты з велізарнымі цяжкас-
цямі вывезлі з музея яго кар-
ціну «Грунвальдская бітва» і за-
хоўвалі яе да таго часу, пакуль
прыйшло вызваленне. Гэта ве-
лізарная карціна (4×9 м) па-
казвае палякаў, літоўцаў, чэхаў
і рускіх у пераможнай бітве
пры Грунвальдзе ў 1410 г. супра-
ць эўтонскіх рыцараў-пры-
гнітальнікаў.

Усё, што зрабіў за свае
55 год жыцця Ян Матэйка,
прасякнuta гарачым пачуццём
любvi да радзімы, і таму Поль-
шча вынесла свой прысуд на-
стоннаму працоўніку мастац-
тва:

— Жыць яму ў вяках!

Ю. ЛІДЗІН

Мно-
 пытаю-
ваць
чай?

Кал-
тыт, ў-
ужыў-
гэта-
высуш-
2 част-
і стар-
ну ча-
лыжку-
шклян-
працяг-
дзіць,
юць т-
лыжы-
15—30

А во-
рысны-
і дзеци-
колька-
і чорн-
рабіны-
чай не-
ма і ў-
«А», «-
вітамі-
нармал-
крыў; —
рын), я-
змянша-
ломкас-
на з ві-
джаць-
ну ў к-
духіліц-
розу. А-
змяшча-
карысн-
ліку і-
Для п-
руць д-
месі, —
шклян-
юць на-
тым пр-
ляюць-
п'юць 4 разы

Пры-
ваннях-
тагоні-
падках-
касці с-
і пладо-
плады-
мачыхі-
частку-
сталову-
месей :
вару, 1-
цягу 20-
і п'юць-
на ноц.

Калі-
ванне-
кутлівы-
яго і а-
можна-
склада-
алтэю-
і трави-
роўных-
сталову-
ваюць

ЛЕКАВЫЯ ТРАВЫ

Многія чытачы часопіса пытаяюць: «Ці можна заварваць лекавыя расліны, як чай?» Так, можна.

Калі ў вас адсутнічае апетыт, узбудзіць яго можна, ужышы апетыты чай. Для гэтага трэба ўзяць 8 частак высушенай травы палыну, 2 часткі травы тысячалісніку і старана перамышаць. Адну чайнную або сталовую лыжку сумесі ablіць дзвюма шклянкамі вару, настойца на працягу 20 мінут, працэдзіць, і чай гатовы. Примаюць такі чай па сталовай лыжцы 2—3 разы ў дзень за 15—30 мінут да яды.

А вось **вітамінныя чаі** карысныя як дарослыі, так і дзецым. Гэта сумесі роўнай колькасці пладоў шыпшыны і чорных парэчак або ягад рабіны. Змяшчаюць гэтыя чаі неабходныя для арганізма і ўсім вядомыя вітаміны «A», «C», «B₂», а таксама вітамін «K», які садзейнічае нармальному згортванню крыва; вітамін «Р» (цытрын), які валодае здольнасцю змяншаць пранікальнасць і ломкасць капіляраў і сумесі на з вітамінам «С» перашкаджаць утварэнню халестэрну ў крыва, а ў выніку прадухіліць развіццё атэрасклерозу. Апрача таго, гэты чай змяшчае некаторыя іншыя карысныя рэчывы, у тым ліку і арганічныя кіслоты. Для прыгатавання чаю бяруць дзве чайнныя лыжкі сумесі, заварваюць дзвюма шклянкамі вару, настойваюць на працягу гадзіны, затым працэдзіваюць, прыбаўляюць па смаку цукру і п'юць па паўшклянкі 3—4 разы ў дзень.

Пры прастудных захворваннях карысна ўжываць **патагонныя чаі**. У адных выпадках бяруць у роўнай колькасці сушаныя суквецці ліпі і пладоў маліны, у іншых — плады маліны і лісце маці-мачыхі па дзве часткі і адну частку травы душыцы. Адну сталовую лыжку любой з сумесей заварваюць шклянкай вару, настойваюць на працягу 20 мінут, працэдзіваюць і п'юць у цёплым выглядзе на ноц.

Калі прастуднае захворванне суправаджаецца пакутлівым кашлем, змякчыць яго і аблегчыць стан хворага можна **грудным чаем**, які складаецца з сумесі кораня алтэю, лісця маці-мачыхі і травы душыцы, узятых у роўных колькасцях. Адну сталовую лыжку чаю настойваюць на дзвюх шклянках

кіячонай вады на працягу 30 мінут, працэдзіваюць і п'юць у цёплым выглядзе па чвэрць шклянкі праз 3 гадзіны. Для гэтых жа мэт можна ўжыць грудны чай і іншага складу: узяць трох частак лісця падарожніку і карэння салодкі і 4 часткі лісця мяты — 2 часткі і пладоў каляндры — 2 часткі. Сталовую лыжку сумесі ablіць шклянкай кіячай вады, настойца на працягу 20 мінут, працэдзіць і п'юць у цёплым выглядзе па чвэрць шклянкі праз 3 гадзіны.

Пры запаленчых працэсах верхніх дыхальных шляхоў, а таксама, як болепатольнае пры радыкулітах і неўрытах часта ўжываюць настой з травы чабору (15 грамаў травы на шклянку кіячай вады). Примаюць на адной сталовай лыжцы 2—3 разы ў дзень.

Пры празмерным узбудженні псіхікі можна прыгатаваць чай **сунакойлівы**. Адну частку кораня валяр'яну змешваюць з дзвюма часткамі лісця мяты, часам з трыліснікам і адной часткай хмелю. Сталовую лыжку такой сумесі заліваюць дзвюма шклянкамі вару, настойваюць на працягу 30 мінут, працэдзіваюць і п'юць па паўшклянкі 2 разы ў дзень раніцай і ўвечары.

Людзям, якія хвараюць на запоры, можна прыгатаваць **слабіцельны чай**. Для гэтай мэтэй бяруць 3 часткі кары крушыны, 2 часткі лісця крапівы, 1 частку травы тысячалісніку і добра змешваюць. Дзве сталовыя лыжкі сумесі ablіваюць шклянкай кіячай вады і кіяцца 10 мінут. Астуджаны адвар працэдзіваюць і прымаюць па паўшклянкі на ноц і раніцай.

Пры неабходнасці атрымань **мачагонны сродак** змешваюць 3 часткі лісця талакнінкі (мядзведжае вушка), кветкі васілька і карэні салодкі па 1 частцы. Сталовую лыжку сумесі ablіваюць дзвюма шклянкамі вару, кіяцца яшчэ 10 мінут, працэдзіваюць у гарачым выглядзе, астуджваюць і прымаюць па 1 сталовай лыжцы 3—4 разы ў дзень за 20 мінут да яды.

Пры хранічных захворваннях печані, нырак і жоўцевага пузыра назначаюць **нырачны чай** (артасіфон). Артасіфон — расліна трапічнага пояса, але культывуецца ў Савецкім Саюзе на поўдні краіны. 3—3,5 грама чаю заўліваюць шклянкай вару і кі-

пяцяць 5 мінут, затым настойваюць 30 мінут і больш, працэдзіваюць і прымаюць у цёплым выглядзе па паўшклянкі 2 разы ў дзень за паўгадзіны да яды.

У якасці **жоўцегоннага сродку** ўжываюць чай, які складаецца з кветак бяссмертніку — 4 часткі, лісця трывлініку — 3 часткі, лісця мяты — 2 часткі і пладоў каляндры — 2 часткі. Сталовую лыжку сумесі заліваюць 2 шклянкамі вару, настойваюць на працягу 20 мінут, працэдзіваюць і прымаюць па паўшклянкі 3 разы ў дзень за 30 мінут да яды.

У выглядзе чаю прымаюць і алтэчны рамонак. Унутрённі назначаецца пры спазмах кішечніка, метэарызме, паносах і як патагоннае. Знадворна — у якасці процізапаленчага, антысептычнага і вяжучага сродку ў выглядзе паласкания, прымочак, ваннаў і г. д. Сталовую лыжку рамонку заварваюць шклянкай вару, астуджваюць, працэдзіваюць і прымаюць па сталовай лыжцы не сколько разоў ў дзень. Апрача таго, як добры сродак, які змякае валасы і надае ім залацістае адценне, зарэкамендаваў сябе алтэчны рамонак. 50 грамаў сухіх кветак заліваюць трохміліметровымі шклянкамі вару, настойваюць на працягу 10—15 мінут, працэдзіваюць і прапалосківаюць папярэдне вымытыя валасы.

Перад прымяненнем лекавых траў і чаёў у якасці мачагонных, жоўцегонных, слабіцельных сродкаў, а таксама пры захворваннях печані і нырак лепш за ўсё, калі вы параіцеся з урачом, таму што многія з прымяняемых траў бываюць проціпаказаны для некаторых іншых хвароб. Так, напрыклад, хвоіч палявы, які прымяняецца ў якасці мачагоннага сродку, проціпаказан пры запаленні нырак і г. д.

Збіраць лекавыя расліны не так ужо проста, як гэта здаецца на першы погляд. Каштоўнасць лекавай сырарыні залежыць ад часу збору і якасці сушкі. У надземных частках раслін максімум дзеючых рэчываў накопіваецца ў перыяд цвіцення. У пладах — у перыяд паспявання, у карэннях — пасля завядання расліны, а ў кары — вясной, калі пачынаецца ўзмоцнены рух соку.

Існуе яшчэ шмат карысных лекавых раслін, якія з поспехам прымяняюцца ў медыцынне. Па ўсіх пытаннях, якія датычаць збору, сушкі і прымянення лекавых раслін, неабходна звяртацца ў алтэкі.

О. ЧЫКІН



Валір'ян



Беладонна



Алтай лекавы



Салодка



Талакнінка



Трыліснік

КАСМЕТЬКА

Сакрэты прыгажосці і маладосці нельга купіць у парфумерным магазіне і ні ў якім іншым. Правільны сон, свежае паветра, сонца і багатая вітамінная ежа — вось сакрэты прыгажосці і маладосці.



Перш за ёсё, нельга забываць, што кожны ўзрост, пара года і нават час дня прад'яўляюць да касметыкі свае патрабаванні. Пудру можна ўжываць штодзённа, незалежна ад часу дня, узросту і месца, дзе вы знаходзіцесь. Адценне пудры выбіраюць у адпаведнасці з натуральным колерам скуры. Так, бландзінкам з белай скурай мы рэкамендуем пудру з ружовым адценнем, а ўзростом жанчынам са смуглай скурай — пудру з адценнем охры. Жанчынам старэйшага ўзросту падыходзіць пудра больш ўзросту адценнем; асабліва, калі ў іх сівия валасы. Загарэлую скuru лепш асвяжыць светлай (але не белай) пудрай; гэта надае скуры яснасць, празрыстасць.

Румяны надаюць свежасць бледнаму колеру скуры (бледнаму не ўсім падыходзіць), яны нават дапамагаюць змяніць авал твару. Але паўтараем, — маладым дзяўчатам мы не рэкамендуем падфарбоўваць шокі — ім дастаткова натуральнага румянцу.

Калі ў вас выступаючыя скулы, наносцы румяны толькі на ўпадзінкі шок. Круглы твар будзе выглядаць прадаўгаватым, калі падрумяніць шокі ад скроняў праз скулы да носа, і, наадварот, — прадаўгаваты твар зробіцца круглым, калі падрумяніць шокі бліжэй да скроняў, але не да носа.

Падфарбоўваць бровы і вейкі маладым дзяўчатам можна толькі вечарам, няркай фарбай натуральнага адценння. Удзень дастаткова расчасаць бровы і вейкі шчотачкай, змочанай вазелінавым маслам.

Памятайце, што колеры губной памады, румяны і лакі на пазногцах павінны гарманіраваць не толькі з колерам валасоў і скуры, але і з адзеннем.

Некалькі слоў аб касметыцы для пажылых жанчын. Няправільна, быццам яна ім проціпаказана. Але, ужываючы яе, трэба захоўваць пачуццё меры. Пажылым жанчынам прыйдзеца выбіраць колер фарбаў крыху святлей, чым хо-

чаца. Падведзеная вочы, рэзка пафарбаваная вейкі і бровы надаюць твару пажылой жанчыны непатрэбную жорсткасць. Губная памада павінна быць пастэльнага адценні і святлей, чым вы прывыклі ўжываць некалькі год таму назад.

Летам наша скура больш, чым калі-небудзь, мае патрэбу ў доглядзе. Вось некалькі рэкамендацый для жанчын, якія хочуць засцерагчы сябе ад заўчастных маршышын.

Пры сухой скуры раніцай мыць твар халоднай вадой папалем з малаком. Выцершы твар мяккім ручніком прамакальнімі рухамі, змажце яго якім-небудзь пажыўным крэмам («Янтарь», «Спермацетовы», «Ланоліновы»). Праз 10—15 мінут здыміце крэм папяровай сурвэткай. У сонечны дні перад выходам з дому скуру трэба змазаць ахойным крэмам («Луч», «Приз») і прыпудрыць. Калі ў час летняга адпачынку вам даводзіцца доўга быць на сонцы, рэкамендуєца кожны 2—3 гадзіны змазаць скуру тым жа ахойным крэмам. Аднак



не трэба пазбягаць сонца. Каб прадухіліць паяўленне маршышын вакол вачей, трэба насыць ахойныя акуляры, але толькі на сонцы, а не ўзесь час, таму што ўзмнае шкло псуе зрок.

Увечары, за гадзіну да сну, сухую скуру рэкамендуецца працерці вадкім крэмам («Утро», «Бархатны», «Рассвет», «Миндальное молоко»), затым нанесці густы слой вітамінізаванага крэму («Восторг», «Атласный»), а праз 30—40 мінут зняць яго прамакальнімі рухамі папяровай сурвэткай. Ніколі нельга пакідаць крэм на начу, таму што гэта прыводзіць да ацеку скуры, у выніку якога ўзнікаюць раннія маршышыні.

Пры тлустай скуры летам можна мыцца два-три разы на дзень любым туалетным мылам, пасля чаго скуру добра працерці ласёнам («Утро», «Рассвет», «Старт»). Перад выходам на вуліцу пад пудру ўжываюць крэмы: «Снежинка», «Кристалл», «Лимонны». Ужываць ахойныя крэмы пры тлустай скуры трэба толькі ў тых выпадках, калі не пажаданы загар. Пры вугравым сыпе ўздзейнне сонечных праменяў вельмі карысна.

Жанчынам з вяснушкамі або пігментнымі плямамі, незалежна ад характару скуры, рэкамендуецца штодзённа за дзве гадзіны да сну ўжываць крэм «Весна» або маскі з кіслага малака. Крэм «Весна» наносіца густым слоем на чистую скуру, на ўесь твар, за выключэннем верхніх і ніжніх павек; праз паўтары-дзве гадзіны рэшткі крэму здымаютца папяровай сурвэткай. Не ўжываць крэм «Весна» удзень, гэта ўзмоцніць пігментацию.

Пры вяснушках і пігментных плямах летам, у дзённы час, трэба ўжываць ахойны крэм («Луч», «Приз») і ахойную пудру, якую ніяцяжка прыгатаваць самім: да 5 чайных лыжак вашай пудры, дадайце адну чайнью лыжку сцёртага ў парашок салолу, хіны або таніну.



Пры схільнай да завядання сухой або тлустай скуры рэкамендуюца фрукто-ягадныя, гародніныя, яечныя або тварожныя маскі.

Як рабіць маскі? Тонкія кавалачкі ваты абмакваюць у кісле малако або расцёртыя ягады і накладваюць на ўесь твар. Праз 25—30 мінут вату здымаютца, мыюць твар кіпячонай вадой, без мыла і змазаюць пажыўным крэмам: «Янтарь» — пры сухой скуры, «Ідеал» — пры тлустай.

Таксама робяцца маскі са свежых агаркоў. Яны добра засцерагаюць скуру ад загару. Пажыўная маска са старанна расцёртага цэлага яйка змяшчае вітаміны, амінакіслоты і лецыцін. Мaska з тварагу, змешанага з кіслым малаком з дадаваннем дробачкі солі, танізуе завядающую скuru.

Н. УЖВІЕВА — урач-касметолаг.

АБ ІЫМ, АБ СІМ

Натуральны і штучны шоўк, капрон, нейлон і іншыя тканіны не затрымліваюць паху духоў. Спэцыфічны пах уласнага цела адбіваецца на якасці дуровую скuru. Не трэба забываць, што духі пігментуюць скuru. Часта яны пакідаюць плямы і на адзенні. Каб пазбегнуць гэтага, з унутранага боку адзення зашываеца кавалачак шарсцяной тканіны, які змочваеца духамі.

Не душыце валасы, руکі і шыю, калі ідзіце на абед або вячэр, а толькі адзенне і прытым злёгку.

* * *

Чай, які застаўся ад заварні, заліце зноў варам і атрыманым настоем апаласніце валасы. Каштанаў валасы набываюць залацістае адценнене.

Слабая заварка ўжываецца для асвяжаючых прымечак на вочы.


* * *

Калі ўжываеце губную памаду, выцірайце яе кожны вечар, намазаіце губы тлустым крэмам або вазелінам і пасля гэтага выцірайце іх кавалачкам ваты. Кожны вечар і раніцай масіруйце іх мяккім шматком, змочаным у халоднай вадзе. У ваду папярэдне дадайце некалькі кропель лімоннага соку. Ваши губы стануть мяккімі і гладкімі.



КУЛІНАРЫЯ

САЛАТЫ



Салаты прыгатаўляюць з гародніны, грыбоў, фруктаў, рыбы, мяса, якія бяруць у паасобку або ўсё разам.

З гародніны (агуркоў, памідораў, лісця салаты, радысу і інш.) прыгатаўляюць так званую сырную салату.

Бульбу, буракі, моркву адварваюць у лупінах, гарачымі ачышчаюць, астуджваюць, крышаць. Пакрышаныя састаўныя часткі перамешваюць са смятанай, соусам маянэз або салатнай запраўкай.

Пасыпаюць дробным зяленивам і падаюць у глыбокіх або мелкіх салатніках на гарнір да халодных мясных або рыбных страв, а таксама як самастойную страву з бутэрбродамі.


СУП ХАЛОДНЫЙ З ГАРОДНІНЫ

Нарэзаную кубікамі моркву, цвятную капусту, зялёны гарошак адварваюць у вадзе да мяккасці і ахалоджаюць.

Перад падачай у суп кладуць дробна нарэзаныя свежыя агурукі, яйка, зялёную цыбулю, кроп, зяленіва пятрушкі, смятану, цукар, соль, лімонную кіслату.

Цвятную капусту 400 г, морквы 300 г, зялёнага гарошка (лушчанага) 100 г, свежых агурукі 100 г, 2 яйкі, зялёную цыбулю, кроп, зяленіва пятрушкі, смятану, цукар, соль па смаку.

ЦВЯТНАЯ КАПУСТА У СМЯТАННЫМ СОУСЕ



Цвятную капусту дзеляць на частачкі, прымываюць, закладваюць у кіпячу салёную ваду і адварваюць да мяккасці. Вымаюць з вады, кладуць у глыбокае блюдо, заліваюць смятанным соусам і пасыпаюць дробным кропам або зяленівам пятрушкі.

Для смятанныага соусу муку падсмажваюць на сметанковым масле да светла-жоўтага колеру, разводзяць адваром цвятной капусты, дадаюць смятану і кіпяціць 5—8 мінут. У канцы дадаюць соль, воцат або лімонны сок, цукар па смаку.

Цвятную капусту 350 г, соль, зяленіва.

Смятанный соус: сметанковага масла 1 столовая ліжка, муки пшанічной 1 чайная ліжка, смятанікі або смятани щвэрць шклянкі, соль, воцат або лімонны сок, цукар.

БУЛЬБА У МАЛАЦЭ

Бульбу ачышчаюць, нарашаюць на кавалачкі, кладуць у форму слаймі з дробна нарэзанай цыбуляй, камячкамі сметанковага масла, соллю, заліваюць малаком, форму накрываюць накрыўкай і запякаюць у духоўцы пры сярэднім нагрэве да гатоўнасці бульбы. Малако можна замяніць смятанай або смятанай.

РУЛЕЦКІ З ТРАСКІ З ПАМІДОРAMI

Філе траскі пасыпаюць соллю, спырскаюць лімонным сокам і пакідаюць на 10—15 мінут. Затым філе пакрываюць нарэзаным на тонкія палоскі салам і скручваюць рулецікам.



Кладуць у сатэйнік або форму з вогнетрывалага шкла ў растоплене сметанковое масла, у прамежках памешваючы нарэзаныя палавінкамі або чацвярцінкамі памідоры, нарэзаную пятрушку, закрываюць накрыўкай і тушаць у духоўцы 25—30 мінут.

Філе траскі 750 г, соль, 1 лімон, вэнджанага сала 50 г, сметанковага масла 125 г, памідораў 250 г, зяленіва.

ТАКІЯ КАТЛЕТЫ СПАДАБАЮЩА УСІМ

Узяць для фаршу пароўну ялавічыну і свініну. Дадаць у фарш замочаны ў малацэ пшанічны хлеб, рэпчатую цыбулю, усё перамяшаць

і прапусціць праз мясарубку, затым пакласці соль, перац і старана вымешаць. З атрыманай масы зрабіць катлеты, змачыць іх у збітым яйку, запаніраваць у сухарах і смажыць у кіпячым тлушчы на моцным агні. Катлеты пакрываюцца румянай скарын-


кай, атрымліваюцца сочныі, захоўваючы тлушчу і сок.

Для смажання можна ўжываць шмалец, сумесь алею са сметанковым маслам або з маргарынам.

Калі фарш нягусты, то ў сярэдзіну катлеты пакласці 5 г сметановага масла.

КАРЫСНЫЯ ПАРАДЫ

Пры смажанні піражкоў, пончикаў рэкамендуецца браць сумесь тлушчу з 60% жывёльнага сала і 40% алею. Аладкі смажыць, ужываючы адзін від тлушчу.



Малочны соус будзе смачнейшы, калі пшанічную муку для яго падсушыць, расцерці са сметанковым маслам, развесці гарачым малаком, праварыць і працадзіць.

Сметанковое масло пры смажанні не пачымнее, калі нагрэзу скавараду папярэдне змазаць алеем.

Ранняя белакачанная капуста мае гаркаваты прысмак. Такую капусту неабходна апусціць на 2—3 мінuty ў вар.

Бульбу трэба клацці ў боршч раней, чым буракі. Калі пакласці яе разам з тушанымі буракамі або пазней, то яна доўга не развараеца (з-за вочатай кіслаты).



ДРОБЯЗІ, ЯКІЯ ТРЭБА ВЕДАЦЬ...

Вы збіраецеся ў адпачынак. Таму не трэба адкладваць навядзенне парадку ў дому, каб захаваць усё, што можа стаць здабычай молі ў час вашай адсутнасці: праверыцы чамаданы, у выпадку неабходнасці праправіц матрасы, пачысціцы (праветрыцы) коўдыры, чахлы з канапы, зімовае адзенне. Памыйце ўсе ваши шарсцяныя рэчы. Пакладзіце іх у цэлафанавы мяшок, добра закрыце яго.

РАСЛІНЫ ЗНІШЧАЮЦЬ МОЛЬ

Сярод пакаёвых раслін ёсьць не толькі дэкараратыўныя. Вось, напрыклад, мольнае дрэва. Гэтая пакаёвая расліна знішчае моль. Кветкі яе па свайму выглядзу нагадваюць шпоро пеўня. У народзе гэту расліну называюць «крапіўка». Яна не мае прыгожых кветак, лісце — нібы ў звычайнай крапіўцы: такая ж форма ліставай пласцінкі, танія ж зुбочки і нават пакрыта валаскамі, толькі не пякучымі. Расце хутка, набываючы форму пышнага прыгожага кусціка. Пахне прыемна мятай, а калі пакратаете пальцамі ліст, зараз жа адчуе моцны пах. Крапіўка сваім пахам згубна дзеянічае на моль, камароў, мух. Размнажаецца чаранкамі.

Вельмі добра асвяжае паветра пакояў і знішчае моль шырокі распаўсюджаны ў нас расліна — пеларгонія духмяная. Яе называюць яшчэ гераніем духмянай. Шмат у каго на падаконніках стаіць гэта цудоўная расліна з далікатнымі пахамі лімона. Герань лёгка размнажаецца чаранкамі і лістамі. Ліст неабходна сарваць разам з чаранком і пасадзіць у вільготную глебу, насыпашы зверху слой буйназярністага пяску. У лісці пеларгоніі 0,35% эфірнага масла. У гарачы сонечны дзень яна стаіць нібы ахутаная лёгкім воблачкам пары. Гэта выпарваеца эфірнае масла, напаўняючы пакой моцнымі пахамі, які добра дэзінфікуе паветра.

Можна ўказаць на яшчэ адну расліну, якая знішчае моль. Гэта багун — вечназялёны невялікі кустарнік з прадаўгаватымі лісцем, якое не ападае на зіму.

Багун — расліна з рэзкім і адурманяўчым пахам, даволі ядавітая, сустракаеца часцей за ўсё на балотах. Сухое лісце багуну трэба расцерці на парашок і насыпаць у марлевы мяшэчкі, а затым пакласці гэтыя мяшэчкі сярод футравых, шарсцяных і суконных рэчаў. Можна не турбавацца, моль іх не кране.

Летам багуном акурваеца памяшканне, каб знішчыць камароў і мошак.


В. Ф. Мядзвецкая,
выкладчык Гомельскага педагогічнага інстытута.

ДЛЯ ВАС, МУЖЧЫНЫ

ГАЛЬШТУК

Гальштук—асноўная дэкарацыйная дэталь мужчынскага касцюма. Ён часта вызначае элегантны або, наадварот, банаўтын касцюм цалкам.

Гальштукі ў касю палоску (звычайныя, не купонныя), у дробную крапінку, у гарох або ў іншыя дробныя малюнакі, а таксама гальштукі з аднатонных тканін, лічачца класічнымі, яны заўсёды модныя.



Наша прымеславасць выпускае нешырокія гальштукі двух узору: касога крою і прамога, з прымым шырокім канцом. Для гальштука прамога пакрою не падыходзіць маленкі вузел; таму, завязваючы гальштук, не трэба моцна зацягваць яго. Гэта адносіцца і да гальштукаў касога крою. Свабодны вузел лепш захоўвае форму гальштука.

Як падысці да выбару гальштука? Гэта—справа нялёгкая, але іменна тут у поўную меру праяўляецца індывідуальны густ чалавека. Трэба памятаць, што гальштук павінен гарманіраваць з касцюмам у целым, а не толькі з кашуляй або ткані-

най, з якой пашыты касцюм. Выбіраючы гальштук, неабходна ўлічваць колер і структуру тканіны касцюма, колер, малюнак і структуру тканіны кашуля; трэба прыматаць пад увагу і паліт, кашня і г. д.

Лепш выбіраць гальштукі са спецыяльнай гальштучнай тканінай; крэпдэшын і віскозны шоўк не спалучаюцца з мужчынскім касцюмам.

Белы гальштук не можа быць штодэйным; яго можна надзець ва ўрачыстым выпадку; напрыклад, жаніху на вяселлі.

Не трэба ўдзень надзяяваць гальштукі, якія маюць моцны бліск або ярка выражаны ёфект «шанжан» (калі адценні колеру змяняюцца пры розным асвятленні тканіны), а таксама чорныя гальштукі. Іх прынята насыць толькі з белай кашуляй і чорным вячэрнім касцюмам. Для вячэрніх касцюмаў добрая таксама шаўковая гальштукі з дэталёвым распрацаўненым малюнкам.

Пінжакам з тканіны букле падыходзіць аднатонныя гальштукі, лепш не з шоўку, а з плеценых або фактурных шарсцяных тканін.

Да кашулю з адкрытым або свабодным каўняром, якія носяць без пінжака або з касцюмам спартыўнага тыпу, не прынята надзяяваць гальштукі. Не абавязковы гальштук і ў тых выпадках, калі пінжак заменены курткай. Калі кашулю носяць без пінжака (летам),— гальштук падбираюць да тканіны кашулі. Кашулі з актыўна-дэкаратыўным малюнкам носяць без гальштука. Да кашулю у палоску і ў клетку не трэба падбираць гальштукі з таким жа малюнкам, таму што дзве аднадорныя па афармлению тканіны будуць сапернічаць, а не дапаўніць адну другую; тут добра аднатонная гальштукі.

Навучыцесь правільна завязаць гальштук (гл. рыс.).

,РАБОТНІЦА І СЯЛЯНКА“ ДАПАМАГЛА

Жыхарка вёскі Давідзікава Гаранскаага сельсавета Полацкага раёна Н. К. Аўчыннікава напісала ў рэдакцыю пісьмо з просьбай дапамагчы ёй вярнуцца пасля дэкрэтнага водпуску на ранейшую работу загадчыцай магазіна № 3 Гаранскаага сельпо, дзе яна працавала дзесяць год. У час дэкрэтнага водпуску яе замяняла жонка старшыні Гаранскаага сельсавета В. А. Ягорава, якая пры падтрымцы старшыні райспажыўсаюза тав. Лысенкі адмовілася ад перадачы магазіна тав. Аўчыннікавай. У сувязі з гэтым тав. Аўчыннікава два месяцы была без работы.

Рэдакцыя звязнікаў да сакратара Полацкага сельскага вытворчай парткому КПБ тав. Валодчані і атрымала адказ: «Полацкі сельскі вытворчы партком КПБ паведамляе, што тав. Аўчыннікава Наталія Канстанцінаўна адноўлена на ранейшай работе. Старшыні райспажыўсаюза тав. Лысенку В. С. ука занята на недапушчальнасць у далейшым падобных фактав».

На першай і чацвёртай старонках вокладкі — малюнак В. Кавалёва.

Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная камітэта: М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, Т. Ц. ДЗМІТРЫЕВА, М. А. ЖЫДОВІЧ, Р. У. КУДРЭВІЧ, М. М. ТУР, В. І. ФІЛІПАВА, В. А. ЧАРНЯУСКАЯ.

АТ 03262.

Журнал «Работница и крестьянка» на беларусском языке. Издание ЦК КП Белоруссии.

Падп. да друку 1/VI-63 г. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4. Папера 60×90^{1/8}. Адрас рэдакцыі: Мінск, Ленінскі праспект, 77.

Тэлефоны: адказн. рэдактара—3-17-51, адказн. сакратара—3-38-14, аддзелаў прымеславасці, сельскай гаспадаркі і культуры—3-38-24.

Друкарня выдавецства «Звязда», Мінск. Цана 18 кап. Дадатак — выкрайка. Тыраж 199088. Зак. 305.



Байка

Аднойчы напрадвесні:
Выпадак быў такі ў лесе:
Сярод густых бяроз
З Драздзіхай пасяліўся Дрозд.
І ўжо не дзіва, што праз год
Народзіны ў Дразда
Гуляў пярнаты род.
Расце сынок,
Дужэе,

Прыгажэе,
Запасы бацькавы пачаў

збываць на бок

Лайдак і абібок.

А калі крыху апярыўся,
На Канарэйцы ажаніўся.
Драздзёнку стала цесна ў хаце,
І ён,
Парушыўши ў сям'і закон,
Нягледзячы на слёзы маці,
Прагнаў бацькоў

з сялібы вон.

У такой бядзе
ніхто не вінаваты,
А толькі самі
мамы і таты.

Сяргей ХРАМЯНКОУ

ГУМАР



Уважлівы муж.

Мал. Л. ЧУРКО




Ветлівы.

— Прашу вас, праходзьце наперад.

Мал. НАБІЛЕСКУ





ВЫПІСВАЙЦЕ СВОЙ ЧАСОПІС «РАБОТНІЦА і СЯЛЯНКА»

Вы не забылі падпісацца на часопіс «Работніца і сялянка» на другое паўгодзе 1963 г.? Падпіска прымецаца ўсімі паштовымі аддзяленнямі.

«Работніца і сялянка» пазнаёміць вас з лепшымі жанчынамі рэспублікі. У часопісе вы прачытаеце новыя творы беларускіх пісьменнікаў і паэтаў, даведаецца, як жывуць і працуюць жанчыны братніх рэспублік, як змагаюцца за мір жанчыны ўсяго свету. Вопытныя педагогі сваімі парадамі дапамогуць вам у выхаванні дзяцей, а ўрачы падкажуць, як захаваць здароўе, защерагчыся ад інфекцыйных захворванняў. Гаспадыня заўсёды знайдзе ў часопісе карысныя для

ДАРАГІЯ ТАВАРЫШЫ!

гаспадаркі парады, а аматаркі крою, шыцця і рукадзелля атрымаюць кваліфікаваныя парады ў бясплатным дадатку з выкрайкамі і ўзорамі для вышывання.

Да ведама падпісчыкаў за межамі нашай рэспублікі.

Падпіску на часопіс вы можаце аформіць у сябе на месцы. Напомніце сваім паштовым работнікам, што пра гэта ясна сказана ў каталогу газет і часопісаў на 1963 г. Часопіс «Работніца і сялянка» лічыцца пад індэксам 74995.

Падпісная цена на год
— 2 р. 16 к.
на 6 месяцаў
— 1 р. 08 к.
на 3 месяцы
— 54 к.

74 995



ПРИВЕТ
ЖЕНЩИНАМ-
БОРЦАМ
ЗА МИР!